

## МАДОННЫ РАМОНТНАЙ БРЫГАДЫ



26—28 лютага 1991 года Беларусь наведаў Прэзідэнт СССР М. Гарбачоў. У Прэзідэнта адбыліся цікавыя сустрэчы і шчырыя гутаркі на Мінскім трактарным заводзе. Рабочыя ставілі вострыя і не надта прыемныя для высокага гасця пытанні, настойваючы на канкрэтных адказах. У Акадэміі навук БССР М. Гарбачоў упершыню ясна сказаў, што адбываецца ў краіне — ідзе адкрытая барацьба за ўладу. Два дні Прэзідэнт СССР правёў на Гомельшчыне і Магілёўшчыне. На свае вочы пераканаўся, як жывуць беларусы ў зоне, што найбольш пацярпела ад чарнобыльскай катастрофы, адчуў, як звычайны чалавек, увесь трагізм людзей, вымушаных пакуль жыць на «хворай» зямлі. М. Гарбачоў заявіў, што наведанне гэтых месцаў і знаёмства з праблемамі ліквідацыі вынікаў чарнобыльскай катастрофы — адна з глаўных мэт яго прыезду ў рэспубліку, яго маральны абавязак. Прэзідэнт СССР заявіў, што не пакіне Беларусь у бядзе.

**НА ЗДЫМКАХ:** выступленне М. ГАРБАЧОВА ў АН БССР; у час гутаркі з жыхарамі раённага цэнтра Ветка Гомельскай вобласці.



«На язычніцкай магіі слова заснаваны ўсе беларускія традыцыйныя абрады, святы. А народнае свята — стан душы. На любы дзень у беларуса была прыкмета, прымаўка, песня. Нездарма ідэальнай тэрыторыяй для даследавання старажытнаславянскага фальклору называюць вядомыя вучоныя нашае Палессе».

(Таццяна АНТОНАВА. «АД РАДЗІЦЬ, ЗАХАВАЦЬ, МІЛАВАЦЬ»).

Стар. 7.

Жанчына... Як многа ў гэтым слове! Ікона-боскі лік Багародзіцы і пабіты доляй і часам на глыбокія маршчыны родны твар маці. Загадкавая ўсмешка Джаконды і крынічнай чысціні смех першай каханай. Беларуская сялянка, «запрэжаная» ў барану на засеяным жалезам і крывёй пасляваенным полі. І сённяшнім часам: згорбленая над рэйкамі жаночая постаць раз-гараз з надрывам уздымае ў неба кувалду і, няўпэўнена прыцэліўшыся, выбівае з металу тупы жалезны звон — рэквіем па нашай цывілізацыі. А таксама па колькі разоў дэклараванай слаўтай роўнасці паміж мужчынам і жанчынай, дзеля чаго мы, аслепленыя імпультам вызвалення слабых полу ад рабскай залежнасці ад дужага, і ўлажылі ў кволяныя жаночыя рукі непаспелыя прылады працы.

Згадзіцеся, застаўшыся без лакаванага дэжору, гатунку аўтарытарна-бюракратычнай сістэмы, рэчаіснасць тут паўстае перад намі ва ўсёй сваёй плячучай, аголенай праўдзівасці. Ды такім чынам, што да сорама няёмка гаварыць аб гэтым, тым болей напярэдадні свята. І па-здрадніцку варушыцца маледушка: можа, лепш не крапаць гэты сацыяльны пласт? І так ужо зашмат сябе зняславілі, спалілі ўшчэнт. А куды схавалца ад гэтай рэчаіснасці? Вунь яна ў лічбах статыстыкі. Лезе ў вокны рэдакцыйнага пакоя проста са скрыжавання Ленінскага праспекта і вуліцы Казлова, дзе, бачу, немаладыя кабеты ў вранжавых накідках бяс-

пекі паверх атовак, сярод мільгаючых туды-сюды трамваяў, бесперапыннага патоку пешаходаў рамантуюць трамвайнае палатно.

Справа няхітрая — адшукаць рамонтніц. Да таго ж адну з тых працаўніц, Валянціну Гурыновіч, я сустрэў па дарозе ў трамвайны парк. Яна і запрасіла мяне ў раздзявальню, якая месціцца ў новым, з вузкімі вокнамі будынку, відаць, разлічаным пад нейкі склад. Раздзявальня аказалася залай, спрэс застаўленай жалезнымі шафкамі для вяртаткі. Для адной сцяны ўсё ж знайшлося месца і століку-калеку, ля другой — лаве.

Адрэзу да нашай кампаніі далучылася Паўлючэнка Мерыя, сяброўка і калега маёй новай знаёмай. Пачуўшы, што за патрэба прывяла журналіста да іх у гасці, жанчыны мае расплакаліся: «Пісаць пра нас? Мы ж нікому не патрэбныя, ніхто намі ніколі не цікавіўся, не пытаўся... Што тут пісаць...».

А вось хоць бы тое, што з 52-га года працуе ў трамвайна-тралейбусным упраўленні сталіцы Валянціна Гурыновіч. З таго самага, у якім пачаў курсіраваць з вэкзала да плошчы Перамогі першы гарадскі аўтобус. Працавала кантралёрам, кандуітарам.

[Заканчэнне на 3-й стар.]

**НА ЗДЫМКУ:** Валянціна ГУРЫНОВІЧ і Мерыя ПАЎЛЮЧЭНКА — манцёры службы дарогі.

Фота С. КРЫЦКАГА.



ПАЛІТЫЧНЫЯ АРЬЕНЦЫРЫ

3 ВЫСТУПЛЕННЯЎ

ПРЭЗІДЭНТА СССР У БЕЛАРУСІ

Цяпер пытаюцца, ці не заблудзілі мы, ці не трэба паварочваць назад да 1985-га, а можа і да 1983-га года? Я не выпадкова называю гэтыя гады. З усёй перакананасцю, разумеючы сваю адказнасць і перад вамі, і перад усімі нашымі людзьмі, павінен сказаць: вярнуцца назад, адкінуць усё, што мы рабілі гэтыя гады было б самай вялікай памылкай. Толькі на першы погляд можа здавацца, што ўсё было тады нармальна. Ужо ў канцы 70-х — пачатку 80-х гадоў стала ясна, што так далей вясці справы ў краіне нельга. Прырост прадукцыйнасці працы зменшыўся практычна ў два разы, а потым дайшоў да нуля. На адзінку нацыянальнага даходу мы расходвалі ў параўнанні з развітымі краінамі электраэнергію, паліва, металу, цэменту ў паўтара-два разы больш. Пакуль былі невычарпальныя рэсурсы, добрая кан'юнктура на нафту, невычарпальныя працоўныя рэсурсы — выкручваліся за кошт гэтага. А потым працоўных рэсурсаў стала не хапаць, што ж датычыць прыродных — за імі прыйшлося ісці ў неабжытыя раёны, робячы велізарныя затраты. Як кажуць, бесклапотнае жыццё скончылася.

Нягледзячы на ўсе намаганні, краіна ніяк не можа пераадолець цяжкасці, становішча па раду напрамкаў не толькі не паляпшаецца, але набывае пагражажны характар.

У чым тут справа? На гэта пытанне нельга даць адзначаны адказ. Адна з прычын, калі гаварыць грунтоўна, — у складанасці вырашаемых намі задач. Мы многаму яшчэ павінны навучыцца, таму што нельга на старых падыходах і ведах асвоіць новыя формы жыцця. Цудаў не бывае, нельга адным рыўком пераскочыць ад аўтарытарна-каманднай сістэмы да дэмакратыі, ад размеркавальнай эканомікі да рынку, ад унітарнай дзяржавы да федэрацыі суверэнных рэспублік.

Другая прычына — у праліках пры распрацоўцы і ажыццяўленні рэформ. Мы наламалі нямала дроў, пакуль шукалі правільныя падыходы да развіцця эканомікі, да праблем дзяржаўнага будаўніцтва. Цяжка даліся рашэнні, якія мы цяпер прынялі і пачалі ажыццяўляць.

І ўсё ж, гаворачы аб прычынах, што вызначаюць цяперашні складаны стан грамадства, важна падкрэсліць, што мы ўжо бачым шляхі вырашэння ўзніклых праблем. Аднак у апошнія год-паўтара прыкладаемыя намі намаганні ў значнай меры блакіруюцца разгорнутай надзвычай жорсткай барацьбой за ўладу. У гэтым, таварышы, сутнасць моманту.

Прыходзіцца, аднак, канстатаваць, што ва ўмовах нашай кволай неакрэплай дэмакратыі некаторыя ўтварэнныя палітычныя плыні пачалі дабівацца рэалізацыі сваіх планаў не ў канстытуцыйных рамках і не дзякуючы існуючай законнасці, а насуперак ёй. У гэтым, па сутнасці, увесь драматызм сённяшняй сітуацыі, корань перажываемых цяжкасцей. Нецярпенне і радыкалізм пачалі прыводзіць да нецярпімасці і агрэсіўнасці. Курс на змешаную эканоміку спрабуюць падмяніць авантурыстычным патрабаваннем татальнай прыватызацыі, пераходу да поўнага панавання прыватнай уласнасці. Законнае імкненне народаў да самастойнасці, нацыянальнага адраджэння — штучна трансфарміраваць у нацыяналістычную самаізаляцыю і аўтаркію.

З жалем павінен сказаць аб звалюцы, якую зведалі дэмакратычныя рухі, што ўзялі ў нас добры пачатак. Пад іх сцягамі і сёння нямала прагрэсіўна думачых людзей, якія шчыра жадаюць шчасця Айчыне, хварэюць за сённяшні дзень і будучыню сваёй краіны. Бяда, аднак, у тым, што лозунгі, якімі натхняліся гэтыя актыўныя перабудовачныя сілы, у значнай меры аказаліся выпушчанымі, перайначанымі, выкарыстоўваюцца для прыкрыцця іншых дэлека ідурых задум.

Групоўкі, якія выступаюць пад флагам дэмакратыі, разнамасныя, але ўжо даволі ясна выявіліся праграмныя ўстаноўкі іх лідэраў. Куды ж хочучь вясці нас, прынамсі прапаноўваюць свае паслугі, гэтыя наваўленыя «сябры народа»? Першы тэзіс іх праграмы — дэфедэралізацыя, пад якой падразумеваецца раздробненне нашай вялікай многанацыянальнай дзяржавы.

Мы з вамі хочам у рамках набываемай новай палітычнай культуры вясці дыскусію, супастаўленне пазіцый, крытыку і г. д. Праўда, не ўсе гэта ўмеюць, часам, так сказаць, і з гэтага боку чуюцца патрабаванні, як кажуць, «прыціснуць да пазногця». Ну, а што прапаноўвае з таго боку? З намі вядуць барацьбу з пазіцый псіхалагічнай вайны. Пры адсутнасці пазітыўных праграм звяртаюцца праз галаву парламентаў да народа, да рабочага класа. А сітуацыя напружаная, воль і разлік на тое, што ўдасца «распусціць» Вярхоўны Савет, адправіць у адстаўку Прэзідэнта... А што потым? Робіцца ж гэта ў крытычны момант існавання дзяржавы, на вельмі адказным этапе глыбокіх пераўтварэнняў, калі народ знаходзіцца на грані зрыну. Паўстае пытанне: хто ж рыхтуе дзяржаўны пераварот, хто заклікае да неканстытуцыйных, пазепарламенцкіх форм палітычнай барацьбы?

Мы катэгарычна адхіляем любыя спробы паўтарыць насільны захоп улады, які амаль непазбежна выклікаў бы грамадзянскую вайну. Гэта я заяўляю рашуча, і, спадзяюся, вы разумеете, аб чым размова. У нас ёсць урокі — і ўласныя, і іншых народаў, каб зрабіць такі вывад.

МІЛАСЭРНАСЦЬ І МАРАЛЬ

ХАПУГІ

Узбуджана крмінальная справа супраць рахункавода-касіра Дзятлаўскага сельсавета А. Семянюк. Нельга сказаць, што гэтая жанчына бедала. Але, маючы доступ да пасылак гуманітарнай дапамогі, якія прызначаліся сіротам і старым, яна дабралася да іх і распатрашыла. У той жа дзень дэпутат мясцовага Савета С. Любечкая таксама працягнула рукі да гэтых пасылак. Вырашаецца пытанне аб яе адкліканні з ліку народных абраннікаў.

Цягнуць рукі да дароў добрых сэрцаў і службовыя асобы. На станцыю Калядзічы ў адрас Маладзечанскага гарадскога аддзела народнай адукацыі (гарана) з Германіі прыйшоў груз гуманітарнай дапамогі вагой 5 тон. Гэта адзенне, прадукты харчавання для дзяцей-сірот. Члены камісіі па размеркаванні грузаў намеснік загадчыка Маладзечанскага гарана М. Палаза, інспектар гарана Ф. Ількевіч, дырэктар школы № 11 А. Малькевіч, загадчык склада Г. Хаустовіч працавалі з гэтым грузам. Пры выхадзе са склада яны былі правяраны работнікамі міліцыі. Аказалася, што дамоў вярталіся не з пустымі рукамі. Неслі з сабой прадукты, дзіцячае адзенне. У складзе работнікі міліцыі знайшлі вялікі поліэтыленавы мяшок, які належаў Хаустовічу. Давялося пацікавіцца і тым, што паспеў перанесці да сябе дамоў загадчык склада. Там выявілі сем імпартных куртак і ўсё тэя ж прадукты з гуманітарных пасылак.

У Ленінскі РАУС Гродна кіраўнікі абласнога Фонду міласэрнасці і здароўя БССР паведамілі, што невядомымі асобамі разукамплектавана 86 пасылак з прадуктамі для інвалідаў. Ахова пры гэтым адсутнічала.

Кажуць, што ў сям'і не без вырадка. Але, на жаль, у нас такіх вырадкаў занадта многа. Ці гэта той самы чалавек «камуністычнай фармацыі», якога выхавала наша грамадства?

МІЖНАРОДНЫЯ ВЫСТАЎКІ



Працягваецца серыя міжнародных выставак польскіх фірм пад агульнай назвай «Партнёр» у выставачным комплексе «Мінскэкспа» Гандлёва-прамысловай палаты БССР. З 26 лютага па 1 сакавіка тут былі разгорнуты экспазіцыі 64-х фірмаў. Яны прадставілі шырокі асартымент абутку, адзення, прадуктаў харчавання, бытавой электратэхнікі і многае іншае. Як заўжды, на выстаўцы адбылося падпісанне кантрактаў, заключэнне дагавораў на супрацоўніцтва польскіх бізнесменаў са спецыялістамі не толькі Беларусі, але і іншых рэспублік.

НА ЗДЫМКУ: экспазіцыя фірмы «Фастэр» са Шчэціна.

ПАМЯЦЬ

УДЗЯЧНАСЦЬ НАШЧАДКАЎ

У вёсцы Рутка Навагрудскага раёна адкрыта мемарыяльная дошка, прысвечаная памяці Уладзіслава Барзабагатага — палечніка Кастуса Каліноўскага па сялянскаму паўстанню 1863 — 1864 гадоў. У Барзабагатага, па прафесіі ўрач, меў добрую кар'еру, аднак, нягледзячы на ўласны дастатак, узначаліў адзін з атрадаў паўстанцаў на Навагрудчыне, за што і быў прыгавораны царскімі ўладамі да пакарання смерцю. Смерці яму удалося пазбегнуць, эмігрыраваўшы ў Францыю, ён, як і многія іншыя ўдзельнікі гэтага паўстання, прыняў удзел у Парыжскай камуне.

ПРАФЕСІЙНАЯ АДУКАЦЫЯ



Пекараў, повараў, кандытараў, афіцыянтаў рыхтуе Баранавіцкае прафтэхвучылішча Белкаапсаюза. Яго выпускнікі працуюць у многіх сталовых, рэстаранах, кафэ і іншых пунктах грамадскага харчавання па ўсёй рэспубліцы. А будучыя афіцыянты (на здымку) Аксана РУДСКАЯ (злева), Вольга КОЗЫРАВА і Святлана ЛЯХ толькі яшчэ асвойваюць азы сваёй прафесіі.

«Абстаноўка больш чым сур'езная. У сферы эканомікі мы дайшлі да таго, што ў нас практычна парваліся былыя эканамічныя сувязі.

Амаль з усімі рэспублікамі мы падпісалі эканамічныя пагадненні, а з некаторымі — і дагаворы. Асобныя дагаворы дзейнічаюць вельмі эфектыўна: можна толькі парадавацца, як развіваюцца адносіны з Казахстанам, Кіргізіяй, Малдовай. Але, на жаль, так атрымліваецца не з усімі.

Некалькі пагорыліся сувязі з Украінай, галоўным чынам, з заходняй, адкуль мы практычна нічога не атрымліваем.

Яшчэ нядаўна кляліся, давалі абяцанні, што ўзорам самых цесных сувязей і выканання абавязальстваў у адносінах да Беларусі будзе Расія. Павінен сказаць, што нічога не атрымліваецца. Расію раздзіраюць супярэчнасці: тое, што зрабіла цэнтральнае кіраўніцтва Расіі ў адносінах да саюзнага цэнтру, напаткала і яго з боку расійскіх аўтаномій. Мы не можам не ўлічваць гэта і павінны, апрача расійскага цэнтру, альбо нават мінуючы яго, ісці на сувязь з аўтаноміямі».

(Вячаслаў КЕБІЧ, Старшыня Савета Міністраў БССР).

ДЭМАКРАТЫЗАЦЫЯ

СТВОРАНА СЯЛЯНСКАЯ ПАРТЫЯ

Адбыўся ўстаноўчы з'езд Беларускай сялянскай партыі. На ім прысутнічаў 131 дэлегат ад усіх абласцей рэспублікі і горада Мінска. 84 з іх — сяляне, 16 — сельскагаспадарчыя рабочыя і служачыя, 31 — прадстаўнікі інтэлігенцыі. На пачатку з'езда быў заслуханы даклад арганізацыйнага камітэта, з якім выступіў І. Нікітчанка, член-карэспандэнт УАСГНІЛ, дырэктар Заходняга аддзялення УАСГНІЛ. Затым прайшло абмеркаванне праектаў статута і праграмы заявы БСП.

На ўстаноўчым з'ездзе былі абраны кіруючыя органы БСП — Цэнтральная рада і Цэнтральная рэвізійная камісія. Старшынёй партыі абраны Я. Лугін, намеснікамі старшын і сталі І. Нікітчанка і М. Антоненка.

НЕЗАЛЕЖНЫ СУД

ЗНОЎ ЦІСК

Ледзь вырваўшыся з-пад прэса камандна-бюракратычнай сістэмы, правасуддзе трапіла пад новы: на гэты раз «дэмакратычны». Калі сёння не так ціснуць на суддзю званкі «тэлефонага права», то зусім не меншы ціск, які аказваецца народнымі дэпутатамі розных ступеняў. Пад вокнамі судзейскіх кабінетаў наладжваюцца пікетаванні, дэманстрацыі, галадоўкі. Ці гэта не ціск?

Як захаваць у такіх умовах прырытэт закона, вясці судовую абарону грамадзяніна, асобы?

Аб гэтым і ішла шчырая размова на сумеснай калегіі Міністэрства юстыцыі БССР і Вярхоўнага суда рэспублікі, удзельнікі якой абмяркоўвалі вынікі работы судоў і ўстаноў юстыцыі ў мінулым годзе, вызначалі задачы па яе ўдасканаленню ў новых умовах.

ВА УРАДЗЕ РЭСПУБЛІКІ

РЭХА ЧАРНОБЫЛІЯ

Міграцыя чарнобыльскіх радыенуклідаў, на жаль, працягваецца. На гэты раз яна закранула вёскі Грэнь, Двор-Савічы Брагінскага раёна Гомельскай вобласці. І цяпер жыхары гэтых населеных пунктаў, згодна з распараджэннем Савета Міністраў БССР, падлягаюць перасяленню ў чыстыя раёны.

Гомельскаму аблвыканкому даручана завяршыць перасяленне людзей названых вёсак у 1992 годзе.

## РОЗДУМ АБ ЖАНОЧАЙ ДОЛІ НАПЯРЭДАДНІ 8 САКАВІКА

# МАДОННЫ РАМОНТНАЙ БРЫГАДЫ

[Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.]

— Змаглася збіраць гэтыя капейкі за праезд. Як на іх план было выканаць? Папрасіла перавесці на іншую работу. Адукацыя ў мяне — не вельмі, вось і прапанавалі пайсці ў службу дарогі. З той пары ў ёй і працую.

— А як называецца ваша спецыяльнасць, Валянціна Ігнатаўна, і якую работу вам прызначана выконваць?

— Называемся мы манцэрамі дарогі. Займаемца ўсім, дзе трэба браць на пуп, як кажуць. Чысцім трамвайныя стрэлкі, мянем шпалы, бывае ўдваіх з Марыяй і цягам іх. Заліваем асфальт, шчыбен пералапачваем. Кастылі забіваем. Колькі мы іх на сваім вяку забілі! Паглядзіце (паказвае), як палцы пакрылі. Іншы раз як усходзяцца балець, мярцаюць, аж плачу хаджу. А ў Марыі шыю на гарбы павыбівала, урач кажа, што ад цяжкай фізічнай напругі. Прыходзіць з работы, рукавіцы соллю набрыняюць, сама ўпрэлая. А я ж немаладзенкая, пенсіянерка ўжо...

— Пенсіянерка?—здзівіўся я. — Дык што ж вас прымушае трымацца гэтага невыноснага і для мужчыны занятку?

Канешне, атрымлівае Валянціна Ігнатаўна пенсію, 123 рублі, што на 2 рублі ніжэй нядаўна зацверджанага Вярхоўным Саветам БССР працытачнага мінімуму. На харчы можа і хапіла б, але ж дачкі ёсць, ім трэба дапамагць. І сабе купіць зімовыя боты — самае меншае дзве сотні вылажыш. А спадзявацца больш няма на каго. Свайго мужыка яна «выселіла, бо піў і біўся», а ў Марыі Васільеўны гаспадар памёр на рабоце, а «такі крэпкі, прыгожы быў чалавек».

А каб лягчэйшае рамясто дзе пашукаць? Ці мала ў якіх месцах патрабуюцца пенсіянеры? Напрыклад, у гаспадарствах. Усё ж лягчэй. Пачуў я ў адказ, што, каб я ведаў, уладкавацца гаспадарствам цяжка, патрэбны «сувязі». Гэта — адно, а да яго трэба дадаць і тое, што малы прыробак працаўніцы гаспадарства рады не даць.

— А дзеці? У вас жа ёсць дзеці. Яны могуць забраць да сябе матулю, унукаў няньчылі б.

— Яшчэ дзецям даю помач. А як інакш выкруціцца пры такім падарожжы? — адваля маю «прапанову» Валянціна Гурыновіч.

— Тады адзінае выйсце — перарадзіцца ў мужчыну, — няскладна пажартаваў я.

— Яму, відаць, спраўней жывецца ці не? Высветлілася: калі ўсё добра, то няблага і жанчыне. Выраслі: хай усё застаецца так, як Бог даў.

— Вы веруючыя? — Хрысціянскія... Дзеці — хрысціянскія. А васьм у царкву зайсці часу не хапае... Вярнешся дамоў нарабіўшыся, сядзеш — і як прыкіпеў, сілы няма ўстаць.

— А калі выпадзе трапіць такі ў царкву, што найперш за ўсё вы будзеце прасіць у Бога?

— Здароўя, вядома, — узяла слова пасля кароткага замяшання Марыя Васільеўна. — І каб адмянілі нам кіраўнікі трэцюю змену, ад 24 гадзін ночы да 8 ранку. Якая была б палёгка! Але галоўнае — здароўя, асабліва дзеткам...

— Вы кажаце дзецям... А была б ця-

пер у вас магчымаць вярнуцца ў пачатак сямейнага жыцця, маючы ўжо вопыт працытага, згадзіліся б ізноў мець дзяцей?

Мае субяседніцы катэгарычна адмовіліся: «Ніколі».

— Не зусім вясёлая размова ў нас атрымліваецца... Аднак хутка ваша святая. І я ўпэўнены: мужчынская палова службы дарогі вам, прыгожым жанчынам, прынясе падарункі, кветкі, будзе радасць на душы...

— Не будзе, столькі попелу сабралася на сэрцы. Зойдзеш у магазін — пушта. Не адчуваецца, як бывала, надыход 8 Сакавіка. І якія там кветкі, на нас — ніякае ўвагі, — распавядала Марыя Паўлючэнка. — Нават калі Валянціна руку зламала, машыны не знайшлося, каб дахаты завезці.

Тым не менш пасля складаных падлікаў і прыкідак мае гераіні дакапаліся ўсё ж да «сціны»: на рабоце кветкі ім дарылі тройкі за ўвесь час...

Жанчыны Беларусі складаюць 62 працэнты спецыялістаў з вышэйшай і сярэдне-спецыяльнай адукацыяй. Сярод інжынераў і тэхнікаў іх — 41 працэнт, педагогаў і работнікаў культуры і асветы — 78, медыкаў — 87, з эканамічнай адукацыяй — 85 працэнтаў.

У 1991 годзе доля жанчын у насельніцтве рэспублікі перасягнула 53, а ў народнай гаспадарцы — 51 працэнт. Адна трэць прадстаўніц слабага полу занята ў прамысловасці, дзве трэці ад іх агульнай колькасці працуюць рабочымі.

З агульнай колькасці жанчын-рабочых прамысловасці 71 працэнт выконваюць работу ў трохзменным рэжыме. 145 тысяч жанчын выходзяць у начную змену. А колькасць жанчын, якія працуюць у тры змены, у параўнанні з 1988 годам павялічылася з 18 да 21 працэнта.

Жанчын, якія працуюць уручную як пры машынах і механізмах, так і без іх, у 1,5 раза больш, чым мужчын.

У 1989 годзе зарэгістравана 1 мільён жанчын-пенсіянераў, з якіх 245 тысяч працавала. У сярэднім пенсія жанчыны 29 рублёў не дабірае да мужчынскай.

На развітанне, падзякаваўшы мне за віншаванне з нагоды Дня жанчын, мае субяседніцы далі наказ: раскажаць на старонках газеты аб жыцці-быцці нашых замежных суайчынніц. Ці і яны «сябруюць» з ломам і рыдлёўкай, махаюць молатам?

...Можна пагадацца з гітэтычнай заўвагай наконт таго, што вуснамі жанчын-манцэраў прэмаўляла і імкненне, выкарыстаўшы аказію, выказаць прадстаўніку газеты як мага больш сваіх баячак. Прызнаюся: я не ставіў перад сабой мэту анатаміраваць іх, а заадно і хібы ў рабоце з жанчынамі ў трамвайна-тралейбусным упраўленні. Больш таго, мы часцяком бываем сведкамі вярнуцца жаночай працы яшчэ горшых, адносінах куды больш абіякавых. І гэта не можа не хваляваць. Так, рэчаіснасць б'е па вачах, не ўсім падабаецца. Безумоўна, пэўнае выйсце можа даць прыняцце закона, які забараніў бы выкарыстоўваць жанчын на цяжкай ручной працы. Але сам закон не кінецца рамонтаваць кватэру Валянціне Гурыновіч, не знойдзе ёй пасільную работу... Свядомасць нашага грамадства павінна вырастаць да разумення таго, што, па словах іспанскага драматурга Лопэ дэ Вэга, «паважаць жанчыну — гэта абавязак, якому кожны шчыры чалавек павінен падпарадкоўвацца ад нараджэння». Адсутнасць жа яго, абавязку, відаць, і прыводзіць нас да духоўнай дэградацыі, а слабы пол да «канвергенцыі» ў дужы...

# БЕЛАРУСАЧКА Ў ДАЛЁКІХ ПАМПАСАХ

Каб не адкладваць назаўтра наказ і просьбу Валянціны Ігнатаўны і Марыі Васільеўны, я сустрэўся з Вікторыяй КАРПЕЦ, нашай суайчынніцай з Аргенціны. Яна ступендытка Беларускага таварыства «Радзіма». Восем гадоў вучыцца ў Мінску, скончыла медыцынскі інстытут, працягвае навучанне ў ардынатуры. Лічу, што яе меркаванне, чалавека больш чым хто дасведчанага ў гэтым пытанні, заслугоўвае ўвагі.

## ДЗЕ У НАС ПРАЦУЮЦЬ ІМІГРАНТКІ З БЕЛАРУСІ!

Пачынаем з таго факта, што менавіта беларуская іміграцыя ў Аргенціне — працоўная. Цалкам залажылася яна перад другой сусветнай вайной, на грунце беднага непісьменнага сялянства. З чаго яна пачынала жыццё на чужыне? З земляробства. Іхняе новае пакаленне таксама працягвала справу бацькоў. З

ма працуюць, хоць робіцца гэта не зусім афіцыйна.

## ЯК УПЛЫВАЕ «МАЧЫЗМА» НА НАША ЖЫЦЦЕ!

З'ява гэта, характэрная для лаціна-амерыкенцаў, належыць іхняй сямейна-бытавой і культурнай традыцыі, а не нашай славянскай. Таму яе ўздзеянне я амаль не адчувала. «Мачызма» ёсць культ мужчыны, самца, калі хочаце. Гэта няпісаны кодэкс паводзін, у якім, безумоўна, вяршэнства аддаецца мужчыне. Ён мае права голасу, і жанчына мусіць яму падпарадкоўвацца. Аднак пры гэтым яго галоўная мэта і абавязак — забяспечыць сям'ю матэрыяльна. А яна, сям'я, выглядае больш трывай, чым у Савецкім Саюзе. Да нядаўняга часу ў Аргенціне быў забаронены развод. Але цікава, што пасля адмены забароны рэзкага павелічэння колькасці разводаў не назіраецца. Трэба прызнаць, што вера, пачуццё нацыянальнага прымушаюць людзей трымацца нашчадкаў, сямейнага ачага. І дзеці паважаюць бацькоў, нярэдка дзеляць з імі дах, даглядаюць у старасці. У гарадской сям'і ў сярэднім 2-3 дзяцей, у вёсцы 5-6. Аднак не прамінеш і палярны феномен, пераняты ў еўрапейцаў. «Канкувіната» — суперсучасная форма супольнага жыцця мужчыны і жанчыны без рэгістрацыі шлюбу. Жыццё заўжды больш складанае, чым наша ўяўленне аб ім...

## ХТО МНЕ БОЛЬШ ПАДАБАЕЦЦА — МУЖЧЫНА-СЛАВЯНІН ЦІ ЛАЦІНААМЕРЫКАНЕЦ! ЦІ ІНДЗЕЦ НАВАТ!

Індзейцаў мала захавалася ў краіне. Не шмат і пра іх магу і раскажаць. Жывуць дрэнна і цяжка. Якое там жаночае шчасце... І свой выбар я ўжо зрабіла. Каб мне славяне не падабаліся, я не выйшла б замуж за савецкага чалавека. У нас, людзей аднаго роду-племні, аднолькавы і накірунак думак. Мы лёгка пракладваем і масткі разумення паміж сабой, што я не магу сказаць пра тых жа мясцовых аргенцінцаў з іхнімі «мачызмамі», які пракладае жанчыне дарогу толькі ад печы да парога. Мы ж хочам аддаць свае веды і інтэлект і грамадству, хочам быць асобамі. З другога боку, аргенцінцы больш шчодрыя на кампліменты, у тым ліку і незнаёжкам. Гэта нам прыемна чуць заўсёды.

## ЦІ НЕ ШКАДУЮ Я, ШТО НАРАДЗІЛАСЯ ЖАНЧЫНАЙ!

Не. Мне падабаецца быць ёю. У дужага полу занадта многа адказнасці, абавязкаў. Яны не могуць дэваліць сабе слабінку, а мы можам. Наша сіла ў нашай слабасці, як нехта сказаў...

І жанчына, на мой погляд, не павінна даказаць сваю роўнасць з мужчынам тым, што падымае столькі ж грузу, колькі і ён. Калі яна не хоча працаваць, хай не працуе. Асноўны яе клопат тады — выхаванне дзяцей, будучыні і народа, і дзяржавы.

Артыкулы на старонку падрыхтаваў Кастусь ШАЛЯСТОВІЧ.

# КАХАЙЦЕ І БУДЗЬЦЕ КАХАНЫМІ!

Сакавік. На Беларусі ляжыць снег, можа і мароз трохі напалохаць, але адчуваецца вясна, і не толькі ў паветры. Яна адчуваецца ў настроі, у чытанні свята і кахан-

ня. Спадары ўспамінаюць пра сваіх спадарынь, ролі мяняюцца, і замест жанчын мужчыны выстройваюцца ў чэргі ў магазінах за падарункамі і кветкамі. У чалавечых адно-

сінах наступае цяпло, бо ўсё становіцца на сваё месца: жанчыны на 8 Сакавіка адчуваюць сябе жанчынамі, а мужчыны — джэнтльменамі. Казка! Во каб так заўсёды! Як мала жанчыне трэба для шчасця — добрае слова, ласкавы погляд, крышачку ўвагі, калі-нікалі букетік кветак, і яна ж вам душу аддасць, бо ў характары беларускай жанчыны — кахаць, пазабыўшы аб усім на свеце.

Вы не згодны? Тады пазнаёмцеся, калі ласка, з артыкулам «Каханне беларускі», надрукаваным у газеце «Бела-

руская думка» №29, 1919 год.

Каханне сарамлівай і скромнай беларускі заўсёды бывае ціхае, глыбокае, гарачае. Пад учуццёвым уражаннем яна робіцца паэтычнай і глыбокай у паглядах. Беларуска, калі мае ўзаемнасць у сваім каханні, траціць галаву, ласціцца, галубіцца да свайго каханка, безупынку дарыць яго пяшчотамі і зносіць яму сарваныя кветкі, каб міламу заўсёды яе прыпаміналі. Беларускі наогул умеюць гаварыць аб каханні і кахаць умеюць.

Паслухайце ж тады, што

беларуская жанчына скажа аб сваім каханні:

Яна за каханне «пайсці гатова на край сьвета», яна-б «за яго жыццё аддала, у вагонь ускочыла». Калі да яго ідзе, то так ёй на сэрцы лёгка, што, здаецца, птушкаю, матылём ляціць. «Яе вочкі ніколі ня могуць насыцца відокам свайго каханка, а сэрца нацешыцца, яна сокала свайго, сваё «вочка ў алаве» так мілуе, што «дух і цела аддала-б», яна ад ног да галавы «выцалавала-б яго, высмактала-б, яна рада была-б, «як тая вужака, акруціцца кругам

[Заканчэнне на 4-й стар.]

Сёння мы дружым заканчэнне гутаркі з кандыдатам гістарычных навук, старшым навуковым супрацоўнікам Інстытута гісторыі АН БССР Уладзімірам КУЗЬМЕНКАМ.

Паўгалоднае жыццё крыху палепшыла атрыманне стыпендыі. «Звышпільнасць» тых гадоў нанесла 19-гадоваму юнаку вельмі цяжкі ўдар. Было выяўлена: бацька Заслонава па сваіх матэрыяльных магчымасцях здольны аказваць дапамогу сыну. Стыпендыю адабралі, а сам Канстанцін аказаўся выключеным з камсамолу. Толькі выпадковасьць выратавала яму жыццё пры спробе самагубства.

Скончыўшы вучылішча, Заслонаў, дзякуючы ўпартасці, працавітасці, прыемаваў, прай-

дарка бацькі згарэла (было меркаванне, што нібыта наўмысна спаліў бацька, таму што не хацеў пераходзіць у калгас). Бацька з сям'ёй у выніку пажару пераехаў у г. Петравадск КАСССР. У 1932 годзе бацька як спецперасяленец быў пераселены ў аддаленую мясцовасць ССССР — Запаляр'е, горад Хібінагорск... З сям'ёй не меў і не маю сувязі з 1932 года... Цяпер, незалежна ад майёй занятасці, падрабязна прапрацоўваю «Краткий курс ВКП(б)», энергічна рыхтуюся да ўступлення ў кан-

прыклад.

— Але калі ўжо нічога не спрашчаць і не ўтойваць, то пакінем гераізм і, можа, пагаворым аб злачыннасці! Бо злачыннасць у партызанскім асяроддзі таксама была прадметам замоўчвання...

— Не зусім так. Некаторыя інфармацыя аб барацьбе партызанскага камандавання, падпольных органаў КП(б)Б за ўмацаванне дысцыпліны, супраць марадзёрства, іншага насілля ў адносінах да насельніцтва, супраць злачынных дзеянняў унутры партызанскіх фарміраванняў прыводзілася. Але самая агульная. Вы нідзе не знойдзе-

ных з'яваў у партызанскім асяроддзі, тым больш пра злачынныя дзеянні асоб, якія займалі камандныя пасады, у тагачасным грамадска-палітычным становішчы не было магчымасці. А «справа Луніна» з'яўлялася занадта адыёзнай. Як устаноўлена ў 1957 годзе Ваенным трыбуналам Беларускай ваеннай акругі, практычна нязменны камандзір брыгады «Штурмавая» Мінскай вобласці Б. Лунін у чыні цэлы рад самых цяжкіх злачынстваў. Разам са сваімі падручнімі ён у пачатку студзеня 1943 года, не маючы для гэтага ніякіх падстаў, расстраляў групу саветскіх разведчыкаў і падпольшчыкаў, якія пама-

## СТВОРАНА ТАВАРЫСТВА «КРУЛЯВЕЦ»

НАШЫ  
НА БЕРАГАХ  
БАЛТЫ

Кажуць, самы моцны покліч крыві, які прабіваецца праз вякі і адлегласці, праз здзекі і перашкоды цяжкага лёсу. Ён таямнічы і непадуладны калаўроту жыцця. Ён нязбыўны і неразгаданы. Што можа параўнацца з ім па сіле прыцягнення? Хіба толькі пацудзе Радзімы. Такое ж крынічна чыстае, часам загнаннае пад зямлю, яно зноў прабеда празрыстымі вытокамі, і дасць глыток жыватворнай вільгаці для памяці аб роднай зямлі.

Пэўна, гэтае святое пацудзе рухала цацёркай няўрымслівых, апантаных ідэяй аб'яднання суайчыннікаў-беларусаў. Калінінградчыны. Сама ідэя прыйшла паасобку выкладчыцам замежнай мовы Калінінградскага ўніверсітэта беларускаму Тацяне Ракач і Ларысе Пліско, а таксама настаўнікам Ігару Шаховічу і Сержуку Маркевічу. Пацудзе Радзімы вяло іх насустрач адзін аднаму. Шукалі па месцы працы, па ўстановах, па падпісцы на беларускі перыядычны друк, нарэшце, у выпадковых сустрэчах па жывучым беларускім акцэце.

27 студзеня ў Палацы культуры чыгуначнікаў Калінінграда адбылася ўстаноўчая канферэнцыя Беларускага культурнага таварыства «Крулявец» (старая назва горада Кёнігсберга).

Прыехалі госці з Мінска: актывісты Таварыства Беларускай мовы Ігар Міхно, Святлана Багданкевіч, Ала Ткачова, Марына Угрыновіч, Зміцер Лукашук, Сяргук Лаўнік. Быў арганізаваны продаж беларускіх кніг, газет, часопісаў.

Прадстаўніцтва на канферэнцыі самае разнастайнае: людзі розных палітычных поглядаў, рознага ўзросту і адукацыі. Але ўсіх аб'ядноўвае жаданне пацудзе беларускіх, выказаць думкі і меркаванні, як без Радзімы быць разам з ёю.

На берагах Балты жыў каля 80 тысяч беларусаў, розныя шляхі прывялі іх сюды.

Старшынёй таварыства абраны малады настаўнік гісторыі Ігар Шаховіч, які цікава расказаў прысутным пра гістарычны лёс Беларусі.

Напружанасць працоўных момантаў канферэнцыі змянілася канцэртамі, які наладзіла дэлегацыя з Беларусі. Народныя песні, запісаныя ў беларускіх вёсках у выкананні Алены Ткачовай, Ігара Міхно ды Марыны Угрыновіч, разбудзілі ў сэрцы думкі аб родных мясцінах, дзе яшчэ жывуць старэнькі бацькі і сваікі.

Кранакучым было выступленне маладога барда Сержука Лаўніка. Сябруюць маладыя журналісты Зміцер Лукашук ды Сяргук Лаўнік, сяброўства плённае; вершы піша Зміцер, а музыку — Сяргук.

А потым усе разам паехалі да мора. Гучала пад гоман балтыйскіх хваляў родная беларуская мова.

Ала КАЖЭРА.

## ПАГАВОРОМ ПА ШЧЫРАСЦІ

# ПАЭТЫЗАВАЦЬ? НЕ, ДАСЛЕДАВАЦЬ!

шоў імклівы шлях прафесійнальнага росту ад слесаря да майстра, а затым і начальніка паравознага дэпо. Дакументы, успаміны людзей, якія ведалі Заслонава, гавораць пра яго моцнае жаданне быць карысным Радзіме, сумленна працаваць, знайсці сваё месца ў грамадстве. Аднак падзеі, што адбываліся ў краіне, зрабілі неўзабаве яго становішча досыць складаным. Як і на многіх іншых людзей, на яго ўпаў у перадваенныя гады цень неабгрунтаваных падзеяў афіцыйных органаў. Вось як гаворыцца пра гэта ва ўспамінах В. Цялегіна, былога начальніка станцыі Орша: «...Прыкладна за год да пачатку вайны нам стала вядома, што начальніку дэпо тав. Заслонава К. С. па невядомых нам прычынах сталі выносіць палітычны недавер, які выявіўся ў тым, што яму было адмоўлена ў вядзенні закрытых дакументаў. Пры абмеркаванні спецыяльных мабілізацыйных пытанняў прысутнічаў яго намеснік... Матываваўся недавер тым, што ў яго не ўсё ў парадку ў сацыяльным паходжанні».

Праясняе сітуацыю аўтабіяграфія К. Заслонава, знойдзеная ў архіўных фондах. Вось што гаворыцца ў гэтым надзіва сумленным і шчырым дакуменце, датаваным 6 сакавіка 1940 года і праштампаваным пячаткаю з надпісам «НКДБ. Транспартны аддзел Заходняй чыгункі. Аддзяленне ст. Орша»: «К 1930 году мізэрная гаспадарка бацькі перарасла ў заможную гаспадарку. У 1930 годзе гаспа-

дыдаты ВКП(б). Прыкладу ўсе сілы, усе свае здольнасці, каб партыйная арганізацыя дэпо Орша ацаніла б мяне і палічыла магчымым прыняць мяне ў кандыдаты ВКП(б). Гэта будзе асабліва значымая датай майго жыцця».

Яму б лепш, напэўна, затаіцца, бацька становішча ў краіне. Аднак помнілася формула: «Сын за бацьку не адказвае». Ужо сфарміравалася цвёрдая вера ў абвешчаныя ВКП(б) ідэалы. І ён адкрыта расказвае пра ўсё...

Вось яшчэ адна вытрымка з успамінаў В. Цялегіна: «...Тыя людзі, якія выносілі тав. Заслонаву палітычны недавер, як паказала жыццё, глыбока памыляліся».

Так, вайна расставіла ўсё па сваіх месцах. К. Заслонаў прывіў сябе сапраўдным патрыятам. Скарыстаўшы вышэйназваныя факты са сваёй біяграфіяй, ён змог падмануць гітлераўцаў, стаў арганізатарам і кіраўніком падполля на ст. Орша. Пад яго кіраўніцтвам была разгорнута актыўная дыверсійная дзейнасць, якая паралізавала работу чыгуначнага вузла. Летам 1942 года К. Заслонаў ужо камандаваў буйной партызанскай брыгадай (у ёй налічвалася некалькі соцень чалавек), якая наносіла адчувальныя ўдары па фашыстах. У верасні бясстрашны партызанскі камандзір быў прыняты кандыдатам у члены партыі, а ў пачатку кастрычніка 1942 года яму было даручана кіраваць усімі партызанскімі сіламі Аршанскай зоны. Яго жыццё абарвалася ў баі 14 лістапада 1942 года.

Вось так, калі нічога не спрашчаць... Але ж гэта толькі адзін

це, напрыклад, апублікаванай колькасці расстраляных за тыя ці іншыя злачынствы па законах ваеннага часу. А менавіце ж так змагаліся ў крайніх выпадках супраць маральнага разбэшчання партызанскіх радоў. Асобы са злачыннымі схільнасцямі, валодаючы зброяй, маглі нарабіць нямала бед (у асобных месцах ім гэта і ўдавалася), падараваць у народзе аўтарытэт партызан. А добрыя ж узаемаадносіны з насельніцтвам былі ўмовай выжывальнасці партызанскіх атрадаў. Таму выхаваная работа сярод байцоў партызанскіх падраздзяленняў вялася настойліва, у асноўнай сваёй масе правіннасці і больш сур'ёзныя парушэнні выкараняліся цвёрда. Хаця, вядома, у кожным выпадку вельмі многае залежала ад канкрэтных людзей, якія сталі на чале партызан таго ці іншага рэгіёна...

Ёсць прыклады, калі на шлях злачынстваў становіліся і асобы, якія займалі высокія камандныя пасады, былі надзелены ўладай. Вось гэта сапраўды замоўчвалася. Пачытайце нядаўна апублікаваныя (а напісаны яны былі 40 гадоў назад) мемуары вядомага саветскага разведчыка Авідзія Гарчакова «Па-за законам» аб падзеях на Магілёўшчыне. А чаму нельга, высветліць з шырока вядомага даведніка «Партызанскія фарміраванні Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны» (Мн., 1983), хто быў камандзірам брыгады «Штурмавая» са снежня 1942 па май 1944 года? Барыс Лунін быў камандзірам. Яго імя замоўчвалася ў гістарычных працах даперабудовачнага часу па зусім зразумелых прычынах. Гаворыць адкрыта аб негатыў-

галі ім. Гэтая група прыбыла ў брыгаду з Мінска (усяго 8 чалавек). Паводле сведчання вядомых беларускіх гісторыкаў А. Зелескага і К. Дамарада (публікацыя, падрыхтаваная імі, з'явілася толькі нядаўна), Б. Лунін, які стараўся ўмацаваць сваю ўладу ў брыгадзе, расправіўся таксама з некалькімі падначаленымі яму партызанскімі камандзірамі (у прыватнасці, з камандзірам атрада «Грозны» І. Чугуем і камандзірам атрада імя М. Фрунзе Р. Гурко). На рахунку Луніна і прымус да сужыцця партызанак з наступным расстрэлам іх. Усе гэтыя злачынствы доўгі час яму ўдавалася ўтойваць. У 1943 годзе Б. Лунін быў прыняты ў рады ВКП(б), 1 студзеня 1944 яму прысвоена званне Героя Саветскага Саюза як камандзіру брыгады, якая мела значныя баявыя дасягненні. Справядлівасць перамагла толькі праз многа гадоў. Злачынца быў пазабўлены высокага звання і асуджаны.

Заканчваючы нашу гутарку, хачу сказаць, што ў цэлым гісторыкам дэяўнасца перагледзець вельмі многае. Ужо пачата падрыхтоўка фундаментальных даследчыцкіх прац, якія высвечваюць з новых пазіцый ваенныя падзеі ў рэспубліцы. Аднак іх стварэнне — справа не аднаго дня.

— Хочацца пажадаць поспеху вам і вашым калегам на гэтым шляху. Спадзяёмся, што сваімі знаходкамі і разважанымі калектыў аддзела будзе і ў далейшым дзяліцца з газетай «Голас Радзімы». Дзякуй за інтэрв'ю.

Гутарку вёў В. КРАСЛАУСКІ.

## КАХАЙЦЕ І БУДЗЬЦЕ КАХАНЫМІ!

[Заканчэнне.]

Пачатак на 3-й стар.

шыі яго, каб ад сябе ня выпусціць ніколі». Ёй, «як рыбе з вадой, так трудна разстацца з міленькім». Чым больш яна кахае, тым больш робіцца нясьмелай і сарамлівай. Беларускі ў каханні ёсць найвярнейшая, закаханай ніхто, за ніякае багацце ў свеце ў гэтым недараўнае. «нават маршалак, нават кароль» і тыя не патрафілі б. Для яе мілы ёсць «прытуль-

ны, як кляновы лісток, яна заўсёды аб ім думае» і ў насцьдэ, і пры дзеле, і ў пасьцелі, ён ёй вельмі часта сьніцца. Абы толькі яна яго дзе пабачыла, ужо ёй «у вачох матылькі лётаюць», а сэрца «як малаток у грудзі валіць», вецер, што ад яго вее, так ёй пахне, «як расквітшая ліпа». А калі мілы пакажацца ў полі, то ёй здаецца, што перад ім кланяюцца каласы, на сенажаці — усе кветкі і ў лесе ўсе дрэвы пахіляюцца перад ім. У дзень пахмурны яе «сокал мілы», яе «чараўнік»

сьвеціць, як сонейка, а ў ноч цёмную — замяняе зоркі.

Беларускай дзяўчыне ўсё можа абрыднуць, толькі не каханак, яна яго больш кахае, як брата, сястру, бацькоў, яна яго «так мілуе, як Бога, бо для яе ён Бог». Яна, яго пешчучы і цалуючы, «за яго-б заўсёды працавала». «Калі б хто думаў адабраць каханку жыццё, яна-б кінула ў ногі разбойніку, молячы яго, каб і ёй жыццё адабраў, бо для яе бяз мілага сьвет магілай, а жыццё мукай. «У паняцці паэтычнай беларускі, кахаючай «з усіх сіл і жыл». «праўдзівае каханьне ня ёсць грэхам, бо паходзіць ад Бога», сам Бог сэрцы каханкам у час сну замяняе, і за тое яны так да сябе цягнуць і ліпнуць. Але гэты пацяг сардэчны, гэты «магнес, ад каторага няма ані сну, ані супакою, робіць ёй такое вялікае цяпленне, што якраз яна просіць каханка: «А мой ты саколік мілюсьнік! Выбі ты мяне хоць раз па шчочках, па галяўцы, выбі, выбі, але-ж добра, але-ж моцна выбі, дык мо

ня-буду цябе так кахаць, мо перастану так дурнець». Каханьне — для беларускі — горш ад чаду і найцяжэйшай хваробы, бо чад адурманіць на дзень, на два, — хвароба пазней пройдзе, — а каханьне падчас мучыць цэлы век. «Ня верыш? — запэўняе каханка. — Дальбог праўда, што мне галава ад думак на тры часці лопецца, а сэрца на дзесьць».

Але яна сьмерці не баіцца, «бо хто на гэтым свеце кахаецца, то на тамтым свеце двойчы і яшчэ раз двойчы кахае, толькі ўжо без ніякага болю: цяплення».

Так беларуска глядзіць на каханьне, такое яе шчырае прызнаньне. Дадаём, што гэтыя шчырыя прызнанні без ніякай прыкрасы, зусім не ўпаэтызаваны і запісаны даслоўна.

Шаноўныя суайчынніцы! Віншую вас са святам вясны і прыгажосці. Кахайце і будзьце каханымі!

Наталля СЦЯЖКО.

Іван САВЕРЧАНКА

КАНЦЛЕР  
ЛЕЎ САПЕГА

27

мі ды існавала разгалінаваная сістэма мясцовых уладаў розных узроўняў, якія падпарадкоўваліся вышэйшым гаспадарскім структурам. Як і раней, у Вялікім Княстве працягваў ажыццяўляць свае паўнамоцтвы свабодны і дэмакратычны вышэйшы заканадаўчы орган — Вальны Сойм, дзейнічалі незалежны ўрад і свая ўстанова для знешнепалітычных зносінаў — Вялікая канцылярыя. Меліся ўласныя кодэксы законаў, караючыя органы, войскі, фарміраванні, а гэтаксама — асобныя фінансы ды адметная валюта.

Быў і яшчэ адзін найважнейшы вынік палітычнае барацьбы Льва Сапегі ў 1586—1587 гадах, што заслугоўвае больш прадметнай гаворкі. Як сведчаць гістарычны крыніцы, падканцлер на той час узначальваў яшчэ і соймавую камісію, што працавала над новым Статутам, патрэба ў якім узнікла пасля падпісання Люблінскай зуніі 1569 года. Леў Сапега асабіста адрэдагаваў артыкулы новага Статута, стварыўшы па сутнасці новую канцэпцыю незалежнае беларускае дзяржавы.

Выкарыстоўваючы цяжкае становішча Жыгімонта Вазы, а яно з чарговым уварваннем татароў восенню 1587 года на землі Рэчы Паспалітай яшчэ больш ускладнілася, Леў Сапега дамогся ад яго падпісання Граматы (28 студзеня 1588 года), якая пацвярджала юрыдычную моц трэцяга Статута Вялікага Княства.

Аднак па падпісанні Статут 1588 года не адрэзу пачаў выкарыстоўвацца ў судовай практыцы на месцах, бо яго там проста не мелі. Перад Сапегам паўстала праблема ар-

30

ства, а найперш вялікім князем ды каралём — пакладзе канец беззаконням ды здэку з насельніцкай гаспадарства. Падканцлер прыспешвае падрыхтоўку Статута да друку, ахвярае на яго выданне ўласныя сродкі. 13 ліпеня ён піша тадышняму канцлеру Радзівілу: «Статут новы загадаўжо к друкаваць па-руску, хацеў бы яго выдаць і па-польску, аднак, калі б давялося яго перакладаць de verbo ad verbum (літаральна. — Аўт.) паводле рускіх словаў і сэнтыцыяў, то атрымалася б вельмі niegrzecznie (дрэнна. — Аўт.), а інакш — нясмеею. Ахвотна пачуў бы рады Вашае Міласці. Прывілеі гэтаксама ахвотна выдэў бы пры Статуце, аднак з-за таго, што ня ўсе яны нам на руку — у адных пачатак добры, а сярэдзіна дрэнная, у другіх сярэдзіна добрая, а пачатак і канец дрэнныя — не магу здэцывавацца, ці падабае выкінуць тое, што шкадлівае, ці не!»

Урэшце летам 1588 года з віленскае друкарні Мамонічаў выйшаў новы Статут — важнейшы заканадаўчы кодэкс сярэднявечага беларускага гаспадарства, якому па дасканаласці і лагічнай завершанасці, бадай, не было роўных ва ўсёй тагачаснай еўрапейскай юрыдычнай думцы.

Выданне ўпрыгожваў партрэт Жыгімонта III Вазы, а таксама выява гербу Льва Сапегі ды панегірык на яго, напісаны тагачасным беларускім паэтам Андрэем Рымшам.

XI

Статут 1588 года — буйнейшая перамога Льва Сапегі. Гэты кодэкс законаў гарантаваў

25

Ды і рускі пасол Ржэўскі, нібыта выпадкова, а на самай справе наўмысла неж паведаніў панам-радзе: «Толькі выберыце сабе ў гаспадары нашага цара, будзьце пад яго царскаю рукою, а ўсім кіруйце самі ў Кароне Польскай і Вялікім Княстве па сваіх правах». Гэтыя словы, бяспрэчна сказаныя паслом знорок, ныйнакш выходзілі ад самога цара Фёдара.

Такім чынам, па плану Льва Сапегі, абранне каралём і вялікім князем рускага манарха гарантавала б Вялікаму Княству першынство над Польшчай, — трываць далей прэтэнцыі на польскіх паноў было немагчыма, а гэтаксама — пазбаўляла б гаспадарства ад усячаснай небяспекі з усходу. За ўзвышэннем і ваенна-палітычным узмацненнем Княства, напэўна, наступіў бы разрыў саюза з Польшчай ды адбылося б абранне Пяста — манарха са свайго народу.

Вядучы перагаворы з пасламі Фёдара, Леў Сапега разам з тым уважліва сачыў за дзеяннямі праціўнікаў і расстаноўкаю палітычных сілаў. А калі сітуацыя абвастрылася — ды чаща гістарычных вагаў схілілася на бок Жыгімонта Вазы, то ён, прааналізаваўшы папярэдне ўсе магчымыя вынікі, змяніў тактыку і адмовіўся ад далейшай падтрымкі Фёдара. Затым падканцлер прапанаваў шведскаму каралевічу ўмовы, на якіх Вялікае Княства згаджаўся прызнаць каралём і вялікім князем менавіта яго.

Жыгімонт Ваза, якому яшчэ належала з дапамогаю зброі даказаць сваё права на каралеўскі і велікакняжацкі прастол, мусіў пайсці на кампраміс, неабходны Льву Сапегу, ды прыняць умовы, выказаныя беларускім панствам.

28

ганізацыі неадкладнага друкавання Статута 1588. Новы закон павінен быў як мага хутчэй пачаць дзейнічаць, бо нават сам Жыгімонт III, збыўшыся на свае абяцанні і не звяжучы на артыкулы толькі што падпісанага ім Статута, усяляк ушчамляў правы беларускага дваранства ды шляхты, раздорваючы землі і вакансіі, што адкрываліся ў Вялікім Княстве, пераважна толькі палякам. Новы манарх імкнуўся самавольна і адзінаўладна распараджацца не толькі на тэрыторыі Польшчы, але і Вялікага Княства, пры гэтым зусім не раячыся з падканцлерам Львом Сапегам, які знаходзіўся пры яго двары.

Абураны ліцадзействам Жыгімонта Вазы, Сапега ў лісце ад 17 лютага 1588 года да Крыштофа Мікалая Радзівіла Пяруна паведмляў яму аб непрыкрытай непрыязнасці караля і вялікага князя да беларусаў ды ўсіх іншых насельніцкай Княства. «Кароль казаў — пісеў падканцлер, — што болей палякам павінен чымся літве, бо яму палякі больш ніж літва паказалі жычлівасці. І ён ня толькі гэтак кажа, але і робіць. Ужо там больш палякі ў нас (у Вялікім Княстве. — Аўт.) дастаюць, ніж сама літва. Ліцьвіну адмовяць, а паляку, у той жа час — дадуць. Таму і паведмляю Вашае Міласці, што як толькі штосьці адчынецца на Літве, дык усё палякам меціць аддаць».

Пры такім становішчы справаў Леў Сапега адчуваў сябе ля караля і вялікага князя, па гэтых словах, «як кот на лёдзе», бо манарх нават не жадаў прымаць велікакняжацкага падканцлера, не кажучы ўжо пра сумленнае ды законнае вырашэнне праблемаў беларускага гаспадарства. Цярпенню Сапегі надыходзіў

31

эканамічную, палітычную ды культурную незалежнасць Княства. Згодна з яго палажэннямі, усім іншаземцам забаранялася набываць (купляць альбо атрымліваць як узагароду ад караля і вялікага князя) зямельныя надзелы, замкі ды мясткі, а гэтаксама гаспадарскія і духоўныя пасады на ўсёй тэрыторыі Вялікага Княства. У 12-м артыкуле трэцяга раздзела істотна абмяжоўваліся правы манарха: «В том панстве Великом Княстве Литовском и во всех землях ему прислухающих, достоинств духовных и светских, городов, дворов, грунтов, старост, держав, врядов земских и дворных посесий або в держанье и пожитие и фечности жезных чужоземцом и заграничником, они соседом того панства дарты не меем (падкрэслена мною. — Аўт.). Але то все мы и потомки наши, великие князи литовские, девати будем повинни только Литве, Русе, Мажейтти, родичом старожитным и урочичам Великого Князства Литовского и иных земель тому Великому Князству...» Такім чынам ставіўся заслон пранікненню на землі гаспадарства палякаў, чым стрымліваўся працэс апаллячвання беларусаў, што распачаўся ўжо ў другой палове XVI стагоддзя.

Усе важнейшыя пытанні ўнутранага жыцця Вялікага Княства, адпаведна з новым заканадаўствам, вырашаліся цяпер самастойна. Вышэйшым заканадаўчым органам лічыўся Вальны Сойм Княства, месцам правядзення якога прызначаўся Слонім.

У Статуце 1588 года Леў Сапега зафіксаваў, як адно з важнейшых палажэнняў, дзяржаўнасць беларускае мовы на ўсёй тэрыторыі гас-

26

Паколькі Вялікае Княстве, па словах самога ж Льва Сапегі, заўсёды існавала inter Scyllam et Charibdim («паміж Сцылай ды Харыбдай»), то пастаяннае лавіраванне між саюзнай Польшчай ды суседняй Маскоўскаю Руссю стала ледзьве не важнейшым элементом ва ўсёй тактыцы падканцлера, а затым і канцлера ў яго барацьбе за незалежнасць беларускага гаспадарства. Імкнучыся перамагчы з найменшымі стратамі, Сапега лічыў неабходным па маглі-васці часцей карыстацца не зброяй, а тонкай дыпламатыяй ды беспамылковым палітычным разлікам.

X

Прыняўшы чынны ўдзел у драме, што распачалася на канвакацыйным, а затым працягвалася на элекцыйным Вальным Сойме 1587 года, Леў Сапега таленавіта сыграў складанейшыя ролі ў палітычным спектаклі абрання караля ды вялікага князя і выйшаў да фінальнай сцэны пераможцам.

Якімі ж былі вынікі намаганняў падканцлера і яго аднадумцаў падчас падзеяў 1587—1588 гадоў? Гісторыя пацвердзіла, што, толькі дзякуючы ім, Вялікае Княстве выйшла з гэтай найскладанейшае сітуацыі, якая ўзнікла ў цэнтры еўрапейскае палітыкі без нейкіх істотных стратаў. Наадварот, гаспадарства, працягваючы ўваходзіць у пакуль што неабходны для яго ваенна-палітычны саюз з Польшчай, у той жа час па-ранейшаму захоўвала ўсе атрыбуты сваёй сапраўднай дзяржаўнасці. Найперш, заставаліся непарушнымі дзяржаўныя межы, што ахоўваліся прыгранічнымі ўзброенымі атрада-

29

канец. Ужо сёмага чэрвеня 1588 года ён пісаў Радзівілу: «Ня толькі я але і ўвесь народ наш ёсць у вельмі лёгкім паважанні ў караля. Жыву тут толькі дзеля формы, аўдывенцы зніак не магу дабіцца, таму і не жадаю далей падноскаў абіваць...». Прайшло крыху больш месяца, і падканцлер у сярэдзіне ліпеня 1588 года канчаткова вырашае пакінуць каралеўскі двор, не жадаючы цярдзец асабістыя абразы і сапраўдны гвалт над уладам Вялікага Княства з боку палякаў. «Не хачу, — катэгарычна заяўляў ён, — быць гто Іогіне (дзеля формы. — Аўт.) пры двары і ўраду свайго наракаць на знявагі, бо правіць камора, а ўраднікі — непатрабныя».

Наступіў найкрытычнейшы момант ва ўзвядзенні паміж Польшчай і Вялікім Княствам. Ад'езд прадстаўнікоў Княства ад каралеўскага двара азначаў бы, найперш, палітычны, а затым і непазбежны эканамічны ды ваенны разрыў між двюма федэратыўнымі дзяржавамі. Але якраз тады, калі заставалася вырашыць нейкія дробязі, абставіны нечакана змяніліся: паўстала погроза чарговай вайны з туркамі ды татарамі. Таму Жыгімонт III запрасіў да сябе Льва Сапегу, павініўся за ўсе «непаразуменні» ды зноўку пакляўся наперад заўжды строга выконваць свае каралеўскія ды велікакняжацкія абавязкі, не дапускаючы аніякіх парушэнняў законаў Вялікага Княства.

Аднак хлуслівымі абяцаннямі непаслядоўнага манарха Сапега ўжо быў сыты па горла. Цяпер ён яшчэ больш пераканаўся, што толькі выданне новага Статута ды абавязковае выкананне яго артыкулаў усімі грамадзянамі Кня-

32

пастарства. «А писар земский, — падкрэслівалася ў першым артыкуле чацвёртага раздзела Статута, — мае по-руску (г. зн., па-беларуску. — Аўт.) литеремы и словы рускими вси листы, выписы и поэвы писати, а не иным языком и словами».

Важнейшыя прынцыпы падрыхтаванага Сапегам кодэкса законаў, такія, як прэзумпцыя невінаватасці, дзяржаўнага ды нацыянальна-культурнага суверэнітэту, рэлігійнай талеранцыі і іншыя, з'яўляліся надзвычай прэгрэсіўнымі для таго часу. Яны і па сённяшні дзень выступаюць як прынцыпова важныя палажэнні грамадзянскіх кодэксаў многіх дэмакратычных краінаў сёвету.

Да друкаванага Статута 1588 года Леў Сапега напісаў выдатную ў літаратурных адносінах традыву. У ёй падканцлер падкрэсліў асноўную мэту новага заканадаўчага кодэкса — стварэнне сапраўднай правы дзяржавы, дзе гавантавалася б абарона правоў (праўда, пакуль што далека не роўных) усіх жыхароў Вялікага Княства.

Статут 1588 года дзейнічаў на тэрыторыі Беларусі аж да 1840 года, нат пасля ліквідацыі Княства, і адыграў выключную ролю ў захаванні беларускае народнасці як такой. А мо нават толькі дзякуючы яму, беларусы яшчэ ў XVIII стагоддзі не зніклі з гістарычнае арэны, а і цяпер крокаць наперад побач з іншымі народамі свету.

Працяг. Пачатак у № 7—9.

Дарчы, улетку сорок першага, калі прыйшла акупацыя, у пакінутым сельсавеце нашы энёмныя бачылі спісы людзей, якіх не справіліся вывезці на ўсход. Там — з-за мяне — значылася і наша сям'я, і яшчэ дзве сям'і, у тым ліку і ўдовай бядначкі Турчыкі з дзецьмі, два старэйшыя сыны якой таксама былі з польскага войска ў палоне.

Дзядзькавай хатай, каморкай, пограбам, хлявом і гумном карысталіся далейшыя сваякі, а потым, яшчэ ўсё пры Польшчы, ён напісаў нам прадаць будынікі і пляц і грошы выслася яму, бо і жывецца туга, і хварэюць жонка і ўнук. Перапіскай ды перасылкай займаўся я. Памятаю з прыемнасцю, як пасылаў тыя золты, а таксама і недаўменне помніцца, з якім чытаў дзядзькавы радаснаўдзячныя каракулі, з пералікам тых звычайных і не вельмі дарагіх у нашым мястэчку рэчаў, якія там, у Саветах, купляюцца цераз загадкавы, экзатычны «Торгсін». Скажам, бялізна, порткі, чаравікі...

Пасля вайны старому не палепшала... Ды ён заставаўся самім сабою, усё яшчэ службістам.

Нам ён сказаў, што вызваліцца ў шэсць гадзін і будзе нас чакаць. А пакуль што, як мы зразумелі, ён на рабоце. Людзі зрэдку ідуць праз брамку, у каго трэба правярць пероны, каму адказаць на пытанне, што ён тым часам, гаворачы з намі, і рабіў.

Здарылася так, што мы, без віны вінавата, увечары прыпазіліся да яго. І тут я ўспомніў тое, што чулася пра дзядзьку ад старэйшых сямейнікаў: што і нервовы ён, і крыўдлівы, і рэзкі быў, хоць і душэўны чалавек, і любіў спяваць украінскія песні, асабліва са сваёю галасістай хросніцай. Нашай Вілітай. Гэта і ў Загоры, калі ён туды прыязджаў, і ў Адэсе, дзе яна вучылася шыць, а ў вайну і ў бежанстве была. На нас ён пакрыўдзіўся, пабурчэў, што мы «знайшлі раднейшых», а тут і вячэра даўно гатова, і суседзі запрошаны. Мы з жонкай павінаваліся, ён хутка адышоў, разганаўся. Пад смажаную скумбрыю, якая і сапраўды астыла, пад памідоры, кабачкі і іншую смакату мы выпілі маленькімі чарачкамі «Чэрвонога міцнога», ад чаго Адэса цяплей спалучылася з Украінай, а адтуль — і з нашымі роднымі мясцінамі.

Ён гаварыў па-адэску. «Я слыхаў за тебя по радио, но думаю: не напишу! Кто чей племянник — я твой или ты мой? Почему Улита мне пишет, а ты что — не можешь?» Хвалячы каго-небудзь, гаварыў: «Это — тот парень». Да Ніны маёй звяртаўся «мадамачка», «внучаньку», як і на пероне, паглядзіў па галаве, Паскардаў на сваю пенсію: шэсцьдзесят гадоў у адным дэпо, а пляццё капееккі. «Обидно, голубчик Ваня! А все равно — приболело когда, не выйдут, так и кажется, что там без меня все поезды поставили...» Праз мноства небеларускіх гадоў прарывалася і наша, загорскае: «Колхоз там хочучь рабіць? Так жа з нашых гор трактары к чорту пазвальваюцца!» А яшчэ і такое, зусім ужо сваё: «Ванячко, сэрко маё ўсё баліць. Стары я, адзін-адзіночанькі...»

Калі яго субкватаранты, пажылая бяздзетная пара, што і з падрыхтоўкай вячэры дапамагалі, сціпла развіталіся і пайшлі, я нарэшце спытаўся — пачакаўшы і прыцішана:

— Дядя Павел, как же это с Володей нашим случилось?

Стары, заслужаны, рабочы, партрэт якога вісіць на вакзале, бацька двух камуністаў, старэйшы з якіх яшчэ і герой, ён адказаў мне зусім «па-старарэжымнаму», не вельмі і прыцішана:

— Жидовá партиейная погубила его, вот как!..

Так мы з жонкай другі раз за дзень пачулі тое, чаго не было ў пісьмах. Што нейкі М., партыйны сакратар, яўрэй, калі Валодзя, загадчык саўгаснага аддзялення, па справядлівасці выкрасліў яго са спісу на ўзнагароджанне, спадчышка насмуродзіў у гістарычнае «куды трэба». Былі ў яго і сувязі, і памагатыя на беспартыйнага «паляка», радня якога за мяжой, ды яшчэ і «памешчыкі», таго «куды трэба» хапіла...

Цяпер — пра тых, кім дзядзька папрануў мяне, сказаўшы пра «раднейшых за яго».

Ігнат яшчэ вясной сорок пятага пісаў мне: «Дяде Павлу и Наде по некоторым причинам не пишу». Маё заходніцкае неўразуменне ён праясніў праз год пры сустрэчы. А нядаўна яго Шура, калі мы зноў закрунулі гэтую тэму, яшчэ раз растлумачыў тыя «некаторыя прычыны». Сам ён, Ігнат, спачатку свяшчэннік, пасля «перековки» на Беламор-канале са сваёй пепюўскай маланадзейнасцю схваўся за ўральскім хрыбтом, а Валодзя наогул «воарог народа» — што гэта за сваяцтва для дзядзькі з яго сынам-камуністам? А для Надзі — мужаў брат і

поп былы, і экз? А для самога Ігната — з адзіным сынам, за якога дрыжалася ўсю вайну, які павінен далей вучыцца? І асцярожнасць тут, і ўсемагутны таварыш Страх!..

Тыя «некаторыя прычыны», сцішнаватае для нас, з жонкай пачужэнне родных людзей паміж сабою мы ў нейкай меры адчулі і самі. У адносінах дзядзькі з удавой і сіратамі найстарэйшага пляменніка, сына «голубчика Антона», а тым больш да сваякоў па жонцы другога пляменніка, Ігната. Здалося нават, што ўсе яны, бліжэйшыя і далейшыя родзічы, нібы толькі дзякуючы нашаму прыезду і дачуліся адны пра адных, схямануліся, што вось жа паблізу жывуць, а так даўно не сустракаліся, не ведаюць дакладней: хто, дзе, што...

на ад такога, але я стрымана і з няёмкасцю ўгаварыў яго ўзяць і пайсці, адразу цяпер, купіць усё, што трэба. Потым, калі ён хутка вярнуўся з бярэмем кніжак і шывткаў, мы і далей былі адны ў пакоі, зноў трэба было ўгаворваць пляменніка рэшту пакінуць сабе. «Нет, дядя, я отдам их маме». Строгасць выхавання? Сталенне ў беднасці? Крамае гэта і помніцца. І вывад я для сябе зрабіў тады, на некалькі гадоў наперад...

Валя жыла асобна і з'явілася пазней. Сярод маіх пляменнікаў — большасць дзядзят. Калі я ўпершыню ўбачыў «адэскую Валю» (ёсць і другія Валі, вясковыя), іх, пляменніц, было чатырнаццаць. Няёмка перабіраць, ацэньваць, але пятаццатую, Валодзеву, я любіў, здаецца, найбольш. Перад усім, вядома, з-за яе

на месца пляменніцы, сына на месца брата. А ён жа, Валодзя, таксама быў сынам!.. Цераз сваіх найбліжэйшых — да разумення агульналюдскага. Тут мы становімся найбліжэй да спрадвечнага, найвярнейшага завету чалавечнасці: палюбі бліжняга — як самога сябе, як сваіх найраднейшых, такое хочацца дадаць.

У сорок дзевятым Валя была на сваім дваццаці першым. Мела сыночка, мужа. (Мы не пабачылі яго, ён паехаў да маці, у сяло). Прыгожанькая, стройная, бойкая адэсітка. Калі мы віталіся, упершыню ў жыцці, яна кахнула: «Я не целую вас, дядя, я накрашена». «А мне это совсем не мешает», — адказаў я, абняўшы яе, танклыва, модна элегантно, ці то з нейкім дзіўным, невыразна светлым напамінам пра кагосьці вельмі блізкага, любімага, ці то з прадчуваннем нашай сардэчнай дружбы, з перапінскай і спатканнямі.

На працягу наступных гадоў, да вясны семдзесят другога, да таго адвяхорка, калі яна, касір невядлікай аптэкі, маці двух сыноў і жонка хваравітага мужа, шафэра таксі, сумна вярталася з працы і... назаўсёды ўпала на тратуары свайго завулка. Падкошаная кровазліццём у без пары пасівелую галаву, бездапаможную, у жалівым тупіку наркаманавай маці.

І ўсё гэта жыццё, жыццё!.. Дзядзька Павел яшчэ ў пяцьдзесят трэцім годзе пайшоў з дому і не вярнуўся, так ужо абяспамяцеў. Надзя ледзьве знайшла яго ў адной з бальніцаў, на самым адыходзе.

Сама яна, сардэчная, памерла ўлетку шэсцьдзесят сёмага.

Потым Валя. І ўжо таксама семнаццаць прайшло.

Мая Адэса для мяне пусце...

Зрэшты, на гэты раз я меў толькі тры гадзіны вольнага часу, ад самалёта да вечара ў тэатры, дзе будзе Шаўчэнкава міжнароднае свята, дзе трэба будзе выступіць, а пасля вечара — на цеплаход і ў Херсон, і далей.

Я паспеў толькі сустрэцца з Віктарам, пагаварыць ды памаўчаць, удвух над Валіным фотаальбомам... Інжынер-будульнік, і ён тым часам — куды мы, Божа, спяшаемся? — таксама ўжо добра на шостым дзiesiąтку.

А бацьку не памятае зусім...

## БРАТ № 17643

Быкаўнянскія сосны больш дародныя за нашы, што ў Курпатах, хоць і растуць таксама на пясчаным грунце. І лес як быццам чысцейшы, цяплейшы. Як у нас на Брэстчыне. Сярод соснаў сям-там акацыі, якім гадоў па дваццаць пяць. Трава і траўка, свежая, якую гэтай вясной пакрылі раскопкі, маскуючы сляды эжгумацыі. Яшчэ і бязрозкі, таксама сёлета пасаджаныя, — у светлым дзіцячым няведанні яны хораша прыняліся, зелянеюць новай лістотай, пшчотна стракаціць тоненькімі стваламі і галінкамі.

Прастадушны румянец вялікіх півоняў — букеты ў нашых руках. Я прыехаў сюды са сваім даўнім сябрам, украінскім пісьменнікам. Кветкі мы пакладзем да помніка з чырвонага граніту, перад якім стаімо. На ім надпіс: «Вічна пам'ятаю», а што было яшчэ ў правым ніжнім кутку — пра ахвяраў... нямецка-фашысцкіх зверстваў — акуратна здэўбана. Нядаўна. Пад націскам грамадскасці.

«У мяне не забілі нікога — ні маці, ні жонкі, ні брата...» Успамінаецца такі пачатак ваеннага верша аднаго з нашых пэстаў. Гэты першы радок засеў у памяці даўно і частавата паўтараецца з нейкім няпростым сэнсам. Успамінаецца і бліжэйшае, з тэлеперадачы пра адкрыты, паказальны суд паміж старонікамі розных лагераў: прасталінскага і новага, сучаснага. Слова сваё прагрэсіўны адказчык пачаў з таго, што ў сям'і яго ніхто не быў рэпрэсіраваны, і таму ён будзе гаварыць зусім аб'ектыўна. Як і той, у каго не забілі нікога, і таму ён пра зверствы гітлераўцаў таксама гаворыць з вышэйшай пазіцыі.

І дзякуй Богу, што не забілі, не рэпрэсіравалі.

А ў мяне брат, у сябра майго жончын бацька. Усенароднае мы адчуваем праз сваіх. Мяркую так па сабе, бо мы, вядома, маўчым. Усе ж яны, якіх тут пад старой і новенькай травой толькі сям-там прыкрытая безліч, усе камусьці бліжэй, а з гэтых блізкасцей і складаецца неабдымна жалівава лічба сталінскіх ахвяраў, пра якія так пранікнёна гавораць словы памінальнай малітвы: «...имена же их Ты, Господи, веди...» І ад свайго, ад роднага ідучы, я неяк бачу, нібы ўяўляю мноства тых, каго не бачыў, не ведаў, а намаганся адчуць іх жыццём, у невыносных пакутах... З яшчэ большай безліччу іхніх сем'яў, таксама ж ахвяр, пакутнікаў.

# МУШТУК І ПАПКА

## МАЛЕНЬКАЯ САГА

На «сквере 9 Января», які я памятаю як «Старосенную площадь», дзе замест сённяшніх пастарэлых акацыяў была проста бязмежная для малечы прастора, стаіць у рад некалькі аднатыпных, шэрых ад даўнасці трохпярэховых камяніцаў з брамамі ад тратуара, кожная з вокнамі і балконамі на квадратны забрукаваны дворык. Мяркуючы па былых расказах старэйшых і па сваёй памяці, а цяпер і па некалькіх дзвярных візітках, якія паспелася заўважыць, кватэры тут здаўна і пераважна заселены беларусамі. Лейка, Літвінка, Радзюк, Шавейка, Булдык, Пляскач... У большасці гэта ўжо дзеці і ўнукі тых, што наязджалі ў Адэсу-маму на лягчэйшы хлеб і часцей за ўсё ўладкоўваліся на «жалезнай дарозе». Удала сяліліся паблізу ад вакзала, які цяпер, пасля ваеннага разбурэння, адбудаваны па-сучаснаму, а дамы — тыя самыя.

Зайсці ў нашу былую кватэру, паказаць яе жонцы, а перш за ўсё пабачыць самому я не змог, бо там не было нікога дома. Зайшлі мы толькі да Ігнатавых сваякоў па ягонай Веры Раманаўне. Старая мачаха, пажылая сястра па бацьку. Выпадкава, па-суседску пабачыўся там і з мамай, нібы спрадвечнай сяброўкай, якая пляснула далонькамі і разважліва пацаловаў, чый я: «Господи, такой вот крошка был! Сколько же лет прошло!» А ў іншым доме, цераз адзін, праясніўшы нумарацыю, якая змянілася, мы знайшлі нарэшце і засталі дома тых, каго хацелі пабачыць першымі.

Вузкі, бедны пакойчык. На тое маё, у сорок дзевятым, яшчэ маладое ўспрыманне — немаладая жанчына, як пішацца даўно і часта, са слядамі былое красы, не вельмі здаровага з выгляду. Надзя, «Недежда Ивонна Брыль». Беларуска, па бацьках зямлячка, з не надта далёкага ад Загора Бярозаўца. У дзвярчым прозвішчы Трыбуць, рускае вымаўленне даўно адкінула мяккі знак і пераставіла націск з другой на першую галосную — Трыбуц. Нават такой беларускаці не засталася.

Праз нейкі месяц яна мне напіша: «...Вы все стоите перед глазами, особенно Вы, Ванячка (разрешите мне называть Вас так, как-то роднее), — как много общего у вас с Володей!..» А тады, спачатку, была таксама стрыманасць. «По некоторым причинам?» Аднак не доўга. Потым пайшлі і гутарка блізкіх людзей, і плач, і трохі смеху...

Віктар — бялявы, моцна загарэлы, быстры адэскі галубятнік і рыбак. У мамы, яна мне сцішна расказвала, быў клопат і страх, калі ён, у іхняй чуткай камунальнай камеры з дзвюма койкамі, малым сталом каля сцяны і традыцыйнай «керосинкой» у кутку, аднойчы закрыўся... «подумайте только!» — пра Сталіна: «Я ненавижу его! Он убил моего папу!..»

Набліжалася першае верасня, яму трэба было ў сёмы клас, а яшчэ не сабраўся, падрочнікаў ды шывткаў не купіў. Я тады, ужо трэці год, быў «зборнік грашак»: за той час выйшлі два зборнікі, вясной апублікавалася ў часопісе першая частка рамана. Мы былі з Віктарам адны ў пакойчыку, жанчыны выйшлі ў магазін. І вось я з грошай, якія заставаліся да Мінска, працягнуў хлопцу купюрніцу: меншыя грошы былі ў жонкі. Ён сумеўся: «Мне никогда таких денег не давали. У мамы нет. Она мне не разрешила бы взять...» Заплакаць мож-

трагічнага сіроцтва. Дый так, сама па сабе, яна была слаўная. Добрая, шчырая, шчабятліва вясёлая. І ўся наша радня яе любіла. Гэта — пазней ужо, пасля таго, як я ўлетку пяцьдзесят дзевятага ездзіў на толькі што купленай «Волзе» ў адэскі дом адпачынку ўкраінскіх пісьменнікаў, а вяртаючыся адтуль з прыемнасцю пачаставаў нашу Валю радзімай бацькоў. З жонкай, траіма дзецьмі і госцяй — на Кішынёў, Львоў, Брэст, з заездом у Белавежскую пушчу, і — у нашу сталіцу, Загора. Дзе жылі яе цётка і дзядзька. Тады ў суседнія Маласельцы, дзе яшчэ адзін дзядзька. Пасля ў «далёкае» па-ранейшаму, за цэлых семнаццаць вёрст, Палужжа, дзе найстарэйшая цётка. І ўсюды столькі дваюрадных, і ўсе так шчыра рады ёй...

А ў сорок дзевятым убачыў яе і сапраўды «з першага позірку» палюбіў я першы.

...Два здымкі ў альбоме. Гляджу на іх — праз сорок гадоў пасля той першай сустрэчы.

На адным — дзве сям'і, абедзвюх Трыбуцянэц, Надзеі і яе старэйшай сястры. У тое хлопеч і дзве дзятчынкі, у нашай толькі маленькай Валі. Па выгледзе яе можна меркаваць, што было гэта ў трыццаці трэцім або ў трыццаці чатыры годзе. Цыбаценькая, тады светлагаловая, яна сядзіць на бацькавых каленях, тварыкам вельмі падобная на таго, каго абняла тонкай ручкай за шыю, замкнутая ў калыцы ягоных рук, счэпленых спераду ў «клямары» вялікіх далоняў. Вяселенькая — побач з яго вялікай, пад машынку астрыжанай галавой і худым, чагосыці сумным тварам. Побач з тым, каго я ледзь-ледзь, «як праз сон», памятаю і не ведаю так, як трэба ведаць братам. Яна — як іскарка, што збліжае нас хоць так: з ім была ў маленстве, са мной у маладосці... Мець брата і так вось, больш як праз паўстагоддзя, пазнаваць яго, вельмі здалёк, прыблізна, па здымках такое даўнасці — як гэта дзіўна, нязвычайна да сцішнаватасці!..

На другім здымку, таксама не пазначаным датай, Валі, адной тут, па выглядзе нейкіх дзевяць гадоў. Яна ўжо чарнявенькая, пастрыжаная пад хлопчыка з непапулярна прыгладжанай направа прыўкай. Вялікія цёмныя вочы, гатовыя бачыць не проста вельмі многа, але ўсё ўсё. І стрыманая ўсмешка. Бацькава. Складзеныя рукі — локцямі на засланным сталі, а далоні схаваныя. Шчаслівае дзіця ў сям'і, якой страшны лёс мноства іншых людзей яшчэ не пагражаў сваім накіраваным набліжэннем...

Цяпер адной з маіх унучак, сынавай даччы, таксама шчасліва вяселенькай, якраз столькі, колькі Валі на здымку. Я даўно прызвычаўся да глыбейшага пазнавання жыццёвых з'яў такім чынам, што перш за ўсё і міжвольна стаўлю ў розныя незвычайныя сітуацыі сваіх найбліжэйшых, уяўляючы іх на тым месцы. І мне цяпер, праз унучку, балюча бачыць, як яе даўня равесніца, — Надзя расказвала мне і пра гэта, — крычала цераз бездапаможны плач:

— Ты не иди за ним! Ударь его! Прогони их! Папочка, не иди!..

Гэта — увосен трыццаці сёмага, калі Валодзю арыштоўвалі. Калі прыйшлі ў сям'ю і па нейкаму «праву» забралі бацьку. У тых, для каго ён — усё!..

Думаючы пра яго, бацьку тое дзятчынкі, пра лёс яго, мне страшна, жудасна перайсці думкай і сэрцам да бацькі гэтай дзятчынкі, ставіць унучку



## ЗДЫМАЕЦЦА

## КІНО

Эксперыментальная творча-вытворчая студыя «Імпульс» пры кінастудыі «Беларусьфільм» здымае стужку «Чырвоны востраў» паводле твораў Міхаіла Булгакава. Праца прысвечана 100-годдзю з дня нараджэння пісьменніка.

Галоўны герой фільма — пісьменнік Сяргей Палаякоў — прабраз М. Булгакава. Яго ролю выконвае артыст Аляксандр Фяклістаў.

НА ЗДЫМКАХ: сцена з фільма. Палаякоў — артыст Аляксандр ФЯКЛІСТАЎ (справа), Бамбардаў — артыст Андрэй КАШКЕР; у фільме здымаецца і артыстка балета Лілія СЯРЭБРАНАЯ.

Фота В. АЛЯШКЕВІЧА.

## АДРАДЗІЦЬ, ЗАХАВАЦЬ, МІЛАВАЦЬ

З кандыдатам філалагічных навук, загадчыкам навукова-даследчай лабараторыі беларускага фальклору і дыялекталогіі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Васілём ЛІЦВІНКАМ гутарыць наш карэспандэнт Таццяна АНТОНАВА.

— Васіль Дзмітрыевіч, кажучы, што вы скалясілі ўздойж і ўпоперак усю Беларусь, збіраючы беларускія народныя песні, запісваючы абрады. Ды і самі ведаеце іх безліч... Адкуль гэтка апантанасць?

— Родам я з цэнтральнага Палесся, са Століншчыны. Гэта запавятыя, унікальныя мясціны... Мой дзядзька — першы спявак на вёсцы, Казёл Аляксандр Андрэевіч. Хадзіў яшчэ ў батлеечны навагодні прадстаўленні. Дарэчы, народныя традыцыі ў нас жывыя. Аднаваюць і Каляду, і Шчодрок, і Дзяды. Асабліва памятаю Дзяды, як збіраліся ў суботу і ўспаміналі пра ўсіх у родзе аж да дзесятага калена. У адпаведнасці з культурам продкаў у беларусаў, толькі добрае, прыгадваючы, хто зрабіў што карыснае, якую па сабе паміць пакінуў. Па нашых старажытных звычаях у род не прымалі, калі хлопца не мог пералпыць хуткую раку, забіць тура і ўспоміць сваіх продкаў да пятага калена. Я, як быў малым, таксама хадзіў калядаваць. Але настаўнікі ў школе забаранялі нам тое рабіць, маўляў, гэтыя традыцыі — цемрашальства, атрута для народа. Дазволі выказаць думку, якая некаму падасца крамольнай. Рэлігія хрысціянская — гэта большы опіум. Хаця яна і прыгожая, хаця гэта і маральная аброць, стрымлівае інстынкты, але... Трэба не забывацца пры гэтым на народную культуру. Беларусы — спрэдку язычнікі. На язычніцкай магіі слова заснаваны ўсе беларускія традыцыйныя абрады, святы. А народнае свята — стан душы. На любы дзень у беларуса была прыкмета, прымаўка, песня. Нездарма ідэальнай тэрыторыяй для даследавання старажытнаславянскага фальклору называюць вядомыя вучоныя нашае Палессе. Бадай што, тут, як нідзе ў славянскім свеце, захаваўся старажытны фальклор. І я з дзяцінства, што называецца, узгадаваны яго жыццёвымі сакамі. І вялікі ўплыў мелі на мяне два чалавекі — Рыгор Шырма і Генадзь Цітовіч. Яны ніколі не здраджвалі свайму народу, служылі яму да апошняй хвіліны жыцця.

— Скажыце, а што такое фальклор? Для многіх гэтае паняцце атаясамліваецца з вуснай народнай творчасцю.

— Вы мяне прымуслілі задумацца. Я б сказаў, што фальклор — гэта выдумка, імправізацыя. Старажытны чалавек быў практыкам. Яго погляды, назі-

тывогі, ратаваць культуру. Вы ж самі кажэце, што фальклор трэба ўвабраць з малаком маці. Але гэтую соску адабраві ўжо ў некалькіх пакаленнях.

— Я згодны. Можна смела гаварыць, што з канца 30-х гадоў беларусы, па сутнасці, адарваны ад традыцыі. Замест яе культывавалі творы, якія павінны былі праслаўляць партыю, Леніна, Сталіна, камунізм, услаўляць заможнае жыццё ў калгасе. А народ спявае песні чалавечыя: пра каханне, пра дзіцятка, што нарадзілася, матку-парадзіху, славіць маладога і маладую, бабулю і дзядулю, кумоў, сватоў. Гэта ёсць нармальнае чалавечае жыццё. І тое, у чым мы спрабуем вярнуцца да агульначалавечага, захавалася ў фальклоры — нармальнае, па пары, па ўзросту.

Наша беларуская вёска ў глыбінцы, дзе афіцыйная культура не душыла, інтэнсіўна і метадычна не знішчала фальклор, захавала запавятыя куткі. Вось зусім нядаўна мы з тэлебачаннем зрабілі на Міёршчыне «Жаніцьбу Цярэшкі», а на Веткаўшчыне «Ваджэнне і пахаванне стралы» здымалі пасля Чэрнобыля ўжо. На паўднёвым усходзе Палесся мяркуюць зніць «Провады Русалкі», карагоды — на Магілёўшчыне.

— Мне здаецца, што вы занадта аптымістычна настроены. Ну хто будзе працягваць традыцыю ў вёсках, якія забурджаны радыёвай? Нават і ў нечарнобыльскіх вёсках не хоча жыць моладзь, пакідае яе, едзе ў горад. А гарадская культура — гэта ўсё ж кангламерат самых розных культур. Маючы на ўвазе такую тэндэнцыю, можа, трэба рабіць стаўку на працяг і развіццё фальклорнай традыцыі менавіта ў горадзе? Якое тут выйсце?

— Наш паратунак у дзесяці. Я глыбока перакананы ў тым, што калі мы, дарослыя, дзевяць гадоў да іх свядомасці, што яны нашчадкі славутага славянскага народа, то яны загавораць, заспяваюць, затанцоўваюць па-беларуску. Іншая справа, што дзеля гэтага трэба прыкласці немалыя намаганні, перабудаваць усю сістэму адукацыі. Дзеці павінны вучыцца жыць па законах свайго народа. У імя гэтай высакароднай мэты зараз робяцца захады для стварэння Асацыяцыі фалькларыстаў і этнографуў Беларусаў.

— Хто ўвойдзе ў гэтую асацыяцыю і якія планы яе дзейнасці?

— Гэта будзе добраахвотнае аб'яднанне прыхільнікаў фальклору, куды ўвойдуць як практыкі, так і навукоўцы — музыканты, харэографы, этнографы, а таксама шматлікія прыхільнікі адраджэння беларускіх нацыянальных традыцый.

Дарэчы, у ліку яе заснавальнікаў — Міністэрства культуры і адукацыі БССР, творчыя саюзы, Фонд культуры, Белсаўпроф... Дзякуючы такому аб'яднанню намаганняў, мяркую, лягчэй будзе збіраць, захоўваць і прапагандаваць беларускую фальклорную спадчыну, яе самабытныя рэгіянальныя з'явы. Асацыяцыя будзе матэрыяльна і творча дапамагаць фальклорна-этнографічным калектывам, весці барацьбу супраць скажэнняў і фальсіфікацыі фальклору, спекуляцыі і камерцыйнага спажывання духоўнай спадчыны беларусаў.

— Слова «камерцыйны» ў гэтым кантэксце вы выкарысталі ўліна з негатывым адценнем. Я разумею вашу занепакоенасць. Але ці можна будзе захаваць чысціню фальклору ва ўмовах нашага варварскага рынку? Ужо цяпер фалькларысты-даследчыкі маюць пэўныя цяжкасці з выданнем сваіх кніг. У выдавецтвах іх адмаўляюцца друкаваць на той падставе, што яны непрыбытковыя.

— Фальклор пры адпаведных умовах можа стаць дастаткова прыбыткавай справай. Але «камерцыйнае» спажыванне мае пад сабой скажэнне сутнасці фальклору, каб дагадзіць нізкаместацім густам таго ці іншага асяроддзя, падмену знешняй «бліскачай» формай глыбокадумнага, чалавечнага, эздараўленча-маральнага, ачышчальнага ўнутранага багацця фальклору. У песні, напрыклад, ідзе разбурэнне глыбокага, спецыфічна нацыянальнага лірызму беларускіх мелодый, падмена іх для канкрэтнага ўздзеяння на слухачоў «афрыканскімі» рытмамі. Як вынік — знішчэнне жывых парасткаў беларускай народнай песні, нівеліроўка яе мясцовай самабытнасці.

— А як вы ставіцеся да перанясення фальклору на эстраду? Цяпер многія калектывы, каб патрапіць модзе, спяваюць фальклор. Увогуле гэта добры знак — расце прэстыж нацыянальных прырытэтаў. Але гаворка тут ідзе, зразумела, не пра аўтэнтычны фальклор, а пра стылізацыі, інтэрпрэтацыі...

— Кожная інтэрпрэтацыя фальклору мае права на жыццё, зразумела. Галоўнае, я думаю, каб тыя, хто бярыцца за гэта, усё ж спачатку добра вывучылі традыцыю, і не толькі агульнанацыянальную, але і рэгіянальную. Як лепшы вядомы мне прыклад прывяду фальклорны калектыў Белдзяржуніверсітэта «Неруш», з якім выдатна і апантана (патрэбны іменна такія адносіны) працуе Валянціна Гладкая. Гэты гарадскі калектыў уважліва і шматбакова вывучае абрады і песні той ці іншай мясцовасці. Нават

у адзенні яны дэманструюць асаблівае розных рэгіянаў Беларусаў, захоўваюць лексічныя і нават фанетычныя асаблівасці ў тэкстах. Такі шлях мне ўяўляецца найбольш перспектывым для фальклорных ансамбляў горада.

І ўсё ж найбольш блізкую да арыгінала, што будзе заўсёды недасягальным, інтэрпрэтацыю той ці іншай традыцыі, абрада, песні даюць калектывы і выканаўцы, для якіх гэта традыцыя родная, свая, матчына. Выключнымі прыкладамі такіх калектываў былі гурты спевакоў з вёсак Тонж Лельчыцкага і Клятня раёнаў, цяперашнія калектывы з вёскі Вялікае Падлесце Ляхавіцкага (заснаваны яшчэ Г. Цітовічам) і Лобча Лунінецкага раёнаў. Да такога ўзроўню інтэрпрэтацыі фальклору імкнуцца «Лявоны» з Воранава, прафесійныя ансамблі «Жывіца» і «Свята». Гэты працэс, дзякуй богу, нарастае.

— Раскажыце, калі ласка, але вельмі сцісла, пра дзейнасць навукова-даследчай лабараторыі, якую вы ўзначальваеце.

— Навукова-даследчая лабараторыя беларускага фальклору і дыялекталогіі БДУ стваралася з 1981 года. Яе навуковы аспект — рэгіянальнае даследаванне сучасных працэсаў у фальклоры, што можа даць навуковы рэкамендацыйны супраць яго нівеліроўкі. У актыве яе — удзел у збіральніцкай рабоце больш 2 тысяч студэнтаў, амаль паўмільённы фонд рэгіянальных, жанравы і этналінгвістычны архівы, якія падварагаюцца машынай апрацоўцы, вучэбная праца ў дзесятках дзіцячых садоў, школ, сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў, вучэбная фона-відэатэка, удзел у стварэнні штотымесчнай фальклорнай тэлеперадачы «Запрашаем на вячоркі», больш 20 рэгіянальных зборнікаў фальклору і многае іншае. З увадзеннем фальклору ў вучэбныя праграмы іншых вышэйшых устаноў (цяпер больш менш грунтоўна ён вывучаецца толькі на філалагічных факультэтах) перад НДЛ адкрываюцца новыя перспектывы кардынацыйнага цэнтра ўсяго сучаснага фалькларыстычнага руху.

Добра было б наладзіць творчае пабрацімства з аналагічнымі цэнтрамі беларускай культуры за мяжой, маючы перш за ўсё на мэце: захаваць і яшчэ ў большай ступені адрадзіць нацыянальна-самабытнае аблічча нашага спакутаванага народа, які на працягу амаль паўтысячгаддзя так жорстка спрабавалі (дарэчы, гэтыя спробы працягваюцца з усіх бакоў і цяпер) дэнацыяналізаваць.

# Курьніца

ЦЁТКА

## СВАРБА

Пасварылася вясна з зімою, ну і давай адна адной злосць рабіць.

— Я, — кажа вясна на зіму, — не буду з табой шмат гаварыць! За каўнер і так шпургану, што аж за лясамі ты ў мяне апынешся!

— Маўчы, маўчы, — бурчала белая зіма, — Хіба я цябе ў барані рог заганю, як сцісну, то аж табе вылезуць вочы.

Ну і пачалі адна адной наперакор рабіць. Зіма паўзе з марозам — вясна лезе з адлігай, ізноў няма парадку. Цярпелі людзі, цярпелі, а пасле давай сход рабіць, давай радзіць, на чый тут старане ім стаць. Адны казалі:

— Мы яшчэ не вымалацілі збожжа, не навазілі дроў, не адпачылі пасле летняй працы, хай пабудзе зіма.

Другія зноў крычалі:

— Вон зіму! Яна нас памарозіць, мы і так лапці патапталі, кажухі абадралі. Досыць нам яе, хочам вясны.

І няведама, як то яно прайшло б на тым сходзе, каб не ўвайшоў старэнькі жабрак і не пачаў жаліцца на зіму.

Праўда: вушы былі абморожаны, рукі пакрэпшы, світка рваная, сам ён дрыжаў ад холаду. Увесь сход закрычаў у адзін голас:

— Не хочам зімы! Хай вясна ідзе да нас!

Бедная зіма заплакала горка на людзей, слёзкі яе цяклі са страху, білі па шыбах, разліваліся па зямлі, збягалі ў лужы, з лужаў у рэчкі, з рэчак у моры, з мораў у акіяны.

А вясна смяялася, строілася ў кветкі, гарцовала па палях, пецілася ў садох, шчабятала з птушкамі, цалавалася з дзеткамі, аж пакуль не пасварылася з летам.

Хто цяпер абдалее, скажыце, дзеткі, самі.



Фотаэцюд Я. КАЗЮЛІ.

Валянціна КОУТУН

### ЦЕЦЯРУК-МУЗЫКА

Расцвіла ў лясх вясна,  
Шышкі вымыла сасна.  
У бярозы-чараўніцы  
Зазвінелі завушніцы.  
Ганарысты цецярук  
Прыляцеў і сеў на сук.  
Хвост яго, бы лірэ,  
Толькі струны нацягні,  
Песню весною пачні  
Весела і шчыра.

Уладзімір СКАРЫНКІН

### ЗДАГАДКА

Горад Слонім ёсць на Шчары.  
Ды чамусці не сланы  
Топчуць ля яго абшары,  
А ласі і кабаны.

Мой таварыш — самы добры! —  
Побліз Кобрына жыве.  
Там вулкі, а не кобры  
Выгінаюцца ў траве.

Ад уражанняў у Львове  
Кругам пойдзе галава.  
Ды не ўбачыш у дуброве  
Там, за горадам, ільва.

Толькі быць не можа ўсё-ткі,  
Каб у даўня гады  
Выпадкова  
нашы продкі  
Так назвалі гарады.

Пасвіў я кароў на пашы —  
І здагадка апякла:  
Некалі ў мясцінах нашых,  
Пэўна, Афрыка была!

### ПАЦЕШКІ

### ЧЫ-ЧЫ, ЧЫ-ЧЫ, ВЕРАБЕЙ...

— Чы-чы, чы-чы, верабей,  
Не клюй, маіх каняпель,  
Бо я табе, вераб'ю,  
Кіем ножку пераб'ю.  
Верабейка палятаў,  
Каняпелек не чапаў,  
Пачаў лавіць мошанку,  
Звіхнуў сабе ножачку.  
Я на тую ножку  
Пашыю панчошку,  
Я на тое цельца  
Вытку палаценца.

### ШЛА КАЗА

Ішла каза рагатая, бадатая:  
— Каго пападу, таго забяду.  
Алену папала,  
Аленку забядала:  
Будык-будык-будык!

### ГО-ГО, ГО-ГО, ГУСАЧОК

Го-го, го-го, гусачок!  
Зрабі хлопчыку свісток  
З беласнежнага крыла  
Ды з бліскачага пярэ.

І зрабіў ён, і падаў,  
І сыночак заіграў.

ВУЧЫМСЯ ГУЛЯЦЬ

### ЛЯЦЯЦЬ ГУСІ

І дома, і ў садку дзяцей  
можна лёгка захапіць гэтай цікавай гульнію. Усе ставяць указальныя пальцы на стол, у адно месца. Тады старшы кажа:

— Гусі ляцяць! —  
І паднімае руку ўверх, паказваючы, як ляцяць гусі. Дзеці адказваюць: «Ляцяць!» — і таксама паднімаюць рукі.

— Качкі ляцяць!  
— Ляцяць!  
— Вераб'і ляцяць!  
— Ляцяць!  
— Мухі ляцяць!  
— Ляцяць.  
— Акуні ляцяць!  
Захапіўшыся, дзеці часта адказваюць:  
— Ляцяць! —  
І таксама паднімаюць рукі. Тады старшы нямоцна

б'е іх па руках і крычыць:

— Не ляцяць! Не ляцяць!

Потым гульня пачынаецца спачатку:

— Гусі ляцяць! Вароны ляцяць! Сарокі ляцяць! Каровы ляцяць!

Але навучаныя вопытам, дзеці ўжо не паднімаюць на карову рук і маўчаць. Старшы тым часам зноўку вядзе сваё:

— Гусі ляцяць! Лебедзі ляцяць! Жаваранкі ляцяць! Дубы ляцяць! І г. д.

Гэты своеасаблівы ўрок прыродазнаўства канчаецца тады, калі ўвага малых стамляецца і яны пачынаюць абы-калі паднімаць рукі.

### У САДОЧКУ

Дзеці становяцца ў круг, водзіць карагод і спяваюць:  
Заінька за садочкам,  
Шэранькі за садочкам.  
Заінька, выйдзі ў садзік,  
Шэранькі, выйдзі ў садзік.

Заінька, які да песні ходзіць за кругам, уваходзіць у круг. Дзеці пляскаюць у далоні і пяюць:  
Заінька, папляшы.  
Заінька, папляшы.  
Заінька танцуе. Потым

яны даюць другое заданне:

Заінька, тупні ножкай,  
Шэранькі, тупні ножкай.  
Шэранькі, тупні ножкай.

Тады ўсе дзеці бяруцца за рукі і праланоўваюць:

Заінька, выбірай,  
Шэранькі, выбірай.  
Заінька выбірае кагосьці з дзяцей на сваё месца, і той становіцца зайчыкам. Гульня пачынаецца спачатку.

### ЗАГАДКІ

- На хляве два дубкі. (Ролі ў каровах)
- Хто не хворы, а ўсё стогне! (вяснінкі)
- Лес сяку, лес вяне, на тым месцы горад стане. (Сеняк)
- Залатыя горы растуць у летнюю пору. (Коры)
- Каля вуха завіруха, а на вуліцы кірмаш. (Полькі ў вуліцы)
- Круціцца, верціцца, на ноч павесіцца. (Ліст)

РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ

### НАШ АДРАС:

220600, МІНСК, ЛЕНІНСКІ ПРАСПЕКТ, 44.  
ТЭЛЕФОНЫ: 33-01-97, 33-02-80, 33-03-15, 33-16-56, 33-07-82.

Ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга друкарня  
выдавецтва ЦК КП Беларусі  
Індэкс 63854. Зак. № 350.



«Навасёлкаўскія музыкі» — так называецца дзіцячы фальклорны ансамбль з калгаса «Кастрычнік» Слонімскага раёна. А пазнаёміў дзяцей з народнымі мелодыямі, з многімі абрадавымі песнямі кіраўнік калектыву Станіслаў Зімініцкі. Цёпла сустракаюць аднавяскоўцы кожнае выступленне юных музыкантаў.

НА ЗДЫМКУ: салісткі ансамбля Наташа КОЗІЧ і Марына КАСПЯРОВІЧ.

Фота Я. КАЗЮЛІ.

### КАЛЫХАНКА

#### ДОБРЫ ВЕЧАР

Добры вечар, сад, сад,  
Ужо бярозкі спяць, спяць.  
Мы таксама ўсе заснім.  
Толькі песеньку спяём.  
Нашым дзецям — дон, дон,  
Хай прысніцца сон, сон.

Добры сон, шчаслівы сон,  
Спіце, дзеткі, — дон, дон,  
Добрай ночы, сад, сад,  
Усе дрэвы спяць, спяць.  
Нам таксама спяць пара,  
Спяць пара...

Міхась ПАЗНЯКОУ

### СКОРАГАВОРКІ

КАША

Згатавала Саша  
Кашу для Машы,  
Маша Сашы ўдзячная —  
Каша ў Сашы смачная.

КАЦІЛАСЯ ТОРБА...

Кацілася торба  
З вялікага горба.  
А ў той торбе  
Хлеб, паляніца.  
З кім ты хочаш  
Падзяліцца!